

НЯХАЙ ЖЫВЕ ХХІ З'ЕЗД

КПСС!

РАБОТНИЦА І СЯЛЯНКА

№ - 1

СТУДЗЕНЬ

1959 г.

+ приложение

ЧНБ 15832

Цэнтральнаму Камітэту Камуністычнай партыі Беларусі Прэзідыму Вярхоўнага Савета Беларускай ССР Савету Міністраў Беларускай ССР

Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, Прэзідымум Вярхоўнага Савета Саюза ССР і Савет Міністраў СССР горача вітаюць і сардэчна віншуюць усіх рабочых, сялян і інтэлігэнцыю Беларусі, усіх камуністаў рэспублікі са знамянальнымі датамі — саракагоддзем утворэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і Першага з'езду Камуністычнай партыі Беларусі.

Сорак год Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і Камуністычнай партыі Беларусі — гэта гісторыя герайчнай барацьбы беларускага народа пад кіраўніцтвам ленінскай Камуністычнай партыі супраць замежнай інтэрвенцыі і буржуазнацыйналістычнай контррэвалюцыі, за ўмацаванне Беларускай савецкай дзяржавы, гісторыя самаадданай народнай працы ў імя перамогі сацыялізма і камунізма.

Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычнай рэвалюцыі і перамога сацыялізма ў СССР непазнавальная змянілі жыццё беларускага народа, назаўсёды паклалі канец галечы і бяспраюю працоўных. У рэспубліцы створаны сучасная высакаразвітая прамысловасць, перадавая сацыялістычную сельскую гаспадарку, багатая рознабаковая культура, нацыянальная па форме і сацыялістычная па зместу.

Гістарычныя перамогі сацыялізма, росквіт эканомікі і культуры Савецкай Беларусі, паслядоўнае ажыццяўленне ленінскай нацыянальнай палітыкі садзеінічалі ўз'яднанию ўсіх беларускіх земель у адзінай Беларускай савецкай сацыялістычнай дзяржаве.

Беларускі народ і яго слáўны авангард — Камуністычнай партыі Беларусі з гонарам вытрымлі суворыя выпрабаванні Вялікай Айчыннай вайны. Больш чым мільён беларусаў мүжна змагаліся ў радах Савецкай Арміі. Беларускія партызаны і падпольныя партыйныя арганізацыі паказалі высокую стойкасць і масавы герайзм у барацьбе супраць фашысцкіх захопнікаў.

Гісторыя Камуністычнай партыі Беларусі, створанай у ходзе барацьбы за Савецкую ўладу ў канцы снежня 1918 года, неаддзельная ад усёй гісторыі Беларускай савецкай дзяржавы. Кампартыя Беларусі, састаўная і неад'емная частка КПСС, заўсёды была і застаецца цвёрдай апорай Цэнтральнага Камітэта ў правядзенні ленінскай генеральнай лініі партыі.

Беларуская Савецкая Сацыялістычнай Рэспубліка і Камуністычнай партыі Беларусі ўступаюць у пятае дзесяцігоддзе свайго існавання поўныя творчых сіл. Разам з усімі народамі Савецкага Саюза рабочыя, сяляне і інтэлігэнцыя Беларускай ССР дастойна сустракаюць ХXI з'езд Камуністычнай партыі, шырока разгортаюць сацыялістычнае спаборніцтва за далейшы ўздым прамысловасці, за ажыццяўленне рашэнняў снежаньскага Плёнума ЦК КПСС у сельской гаспадарцы, імкнуща ўнесці свой дастойны ўклад у ажыццяўленне грандыёзнай праграмы разгорнутага будаўніцтва камуністычнага грамадства ў нашай краіне. Камуністычнай партыі Беларусі паслядоўна змагаецца за ўмацаванне і развіццё дружбы народаў нашай вялікай многанацыйнай сацыялістычнай дзяржавы.

Жадаем таленавітаму і працавітаму беларускаму народу новых вялікіх поспехаў у развіцці сваёй прамысловасці і сельской гаспадаркі, науки і культуры, у павышэнні матэрыяльнага дабрабыту, у будаўніцтве камунізма. Выказываем цвёрдую ўпэўненасць, што працоўныя Беларусі будуць і надалей ісці ў першых радах будаўнікоў камуністычнага грамадства.

Няхай жыве квітнеючая Беларуская Савецкая Сацыялістычнай Рэспубліка!

Няхай жыве слáўная Камуністычнай партыі Беларусі!

Няхай жыве наша магутная Савецкая Радзіма — краіна, якая будзе камунізм!

ЦЭНТРАЛЬНЫ КАМИТЕТ
КПСС

ПРЕЗІДЫУМ ВЯРХОУНАГА
САВЕТА САЮЗА ССР

САВЕТ МІНІСТРАЎ
СССР



ЗОКІ
1844

бд 05/2635 ХР.

Піянеры гор. Мінска падносяць таварышу Мініце Сяргеевічу Хрущову букеты жывых кветак.
Фота Л. Папковіча, Ул. Дагаева, Л. Эйдзіна.

РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ
Трыццаць пяты

Пралятары ўсіх краін, яднайцеся!

№ 1

СТУДЗЕНЬ 1959

УКАЗ ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОУНАГА САВЕТА СССР Аб узнагароджанні Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ордэнам Леніна

За паспяховае аднаўленне разбуранай у перыяд вайны народнай гаспадаркі і вялікія дасягненні беларускага народа ў далейшым развіцці прамысловасці, будаўніцтва, сельскай гаспадаркі і культуры ўзнагародзіць Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ордэнам Леніна.

Старшыня Презідыума Вярхоунага Савета СССР К. ВАРАШЫЛАУ
Сакратар Презідыума Вярхоунага Савета СССР М. ГЕАРГАДЗЕ

Масква, Кремль 22 снежня 1958 г.

ДА НОВЫХ ВЯЛІКІХ ПЕРАМОГ

НАДОУГА застануцца ў памяці беларускага народа хвалюючая дні вялікага свята — саракагоддзя ўтварэння БССР і саракагоддзя Камуністычнай партыі Беларусі. Свята гэтае, вялікае і светлае, вылілася ў яркую дэманстрацыю магутнасці аздынства партыі і народа, у дэманстрацыю непарушнай ленінскай дружбы народаў нашай вялікай Айчыны.

З вялікай радасцю і сардэчнай цеплынёй сустрэў беларускі народ прыезд на сваё нацыянальнае свята дарагога гостя вернага друга беларускага народа Першага сакратара ЦК КПСС і Старшыні Савета Міністраў СССР таварыша Мікіты Сяргеевіча Хрушчова.

Да нас на свята з'ехаліся шматлікія дарагія гости. З распасцёртымі абдымкамі сустрэў беларускі народ сваіх родных братоў і сястраў — пасланцоў вялікага рускага народа, квітнеючай Украіны, сонечнага Азербайджана, далёкага Узбекістана, прадстаўнікоў усіх братніх рэспублік вялікага Савецкага Саюза.

Наша радасць была асаблівой яшчэ і таму, што Презідым Вярхоунага Савета СССР за паспяховае аднаўленне зруйнаванай у перыяд вайны народнай гаспадаркі і вялікія дасягненні беларускага народа ў далейшым развіцці прамысловасці, будаўніцтва, сельскай гаспадаркі і культуры ўзнагародзіў нашу рэспубліку другім ордэнам Леніна. Мікіта Сяргеевіч Хрушчоў уручыў ордэн Леніна на ўрачыстым пасяджэнні Вярхоунага Савета БССР і ЦК КП Беларусі.

Мітынг працоўных г. Мінска, прысвечаны 40-й гадавіне з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, 40-годдзю Камуністычнай партыі Беларусі і ўзнагароджанню Беларусі другім ордэнам Леніна.

На трывуне: М. С. Хрушчоў, К. Т. Мазураў і студэнтка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Юля Жадан.

Фота В. Лупейкі і Г. Бегуна. (Фатахроніка БелТА).

Высокая ўзнагарода рэспублікі, сардэчныя слова і добрыя пажаданні беларускаму народу, выказаныя ў прывітанні ЦК КПСС, Презідым Вярхоунага Савета СССР і Савета Міністраў СССР у сувязі з саракагоддзем БССР і Кампартыі Беларусі, — яркае сведчанне клопатай ленінскага Цэнтральнага Камітэта партыі і Савецкага ўрада аб нашым народзе. Гэтым мы ганарымся і горача, ад усёй души дзякуем.

За гады Савецкай улады жыццё беларускага народа непазнавальна змянілася. Беларусь, у мінулым забітая і цёмная ў скраіна царской Расіі, пад кірауніцтвам Камуністычнай партыі стала рэспублікай магутнай індустрыі, сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, перадавой навукі і культуры. Аб пройдзеным рэспублікай шляху падрабязна расказаў кандыдат у члены Презідым Вярхоунага Савета БССР і ЦК КП Беларусі К. Т. Мазураў у сваім дакладзе на ўрачыстым пасяджэнні Вярхоунага Савета БССР і ЦК КП Беларусі. На гэтым пасяджэнні з вялікай увагай была выслушана прамова М. С. Хрушчова. Таварыш Хрушчоў гаварыў не толькі аб вялікіх дасягненнях беларускага народа за сорак год, але і аб канкрэтных задачах, якія стаяць перад партыйнымі і савецкімі арганізацыямі ў справе далейшага ўздыму народнай гаспадаркі рэспублікі.

Святкаванне славінага юбілею вылілася ў сапраўднае троумфаванне ўсяго народа. Яркай дэманстрацыяй яго згуртавання вакол Камуністычнай

партиі, яе ленінскага Цэнтральнага Камітэта, вакол роднага Савецкага ўрада быў мітынг працоўных Мінска, прысвечаны саракагоддзю Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, саракагоддзю Кампартыі Беларусі і ўзнагароджанню рэспублікі другім ордэнам Леніна. У святочным мітынгу прыняло ўдзел 120 тысяч мінчан.

Пятае дзесяцігоддзе свайго існавання беларускі народ пачаў у дні, калі ўесь свет узрушила выдатнае дасягненне нашай науки — запуск савецкай касмічнай ракеты. Яе міжпланетны палёт адкрывае славіную старонку ў вывучэнні касмічнай прасторы. Ён ярка дэманструе перад усім чалавецтвам творчы геній савецкага народа, гіганцкі прагрэс науки і тэхнікі ў краіне перамогшага сацыялізма.

У пятае дзесяцігоддзе свайго існавання беларускі народ уступіў у радасныя дні падрыхтоўкі да гістарычнага XXI з'езду Камуністычнай партыі Савецкага Саюза — з'езду будаўнікі камунізма, які прыме грандыёзны план далейшага працвітання нашай вялікай Радзімы.

У гэтыя знамянальныя дні яшчэ ярчэй разгараюцца агні сацыялістычнага спаборніцтва за дастойную сустрэчу з'езду. Разам з усім беларускім народам славіную працоўную вахту ў гонар з'езду нясуць жанчыны нашай рэспублікі — актыўныя будаўнікі камунізма. Думы партыі, мары партыі — іх думы, іх мары. Пад кірауніцтвам Камуністычнай партыі беларускі народ ідзе ўперад — да новых, велічных перамог.



Партыя вядзе па ленінскім шляху

Іван ГРАМОВІЧ

— З Новым годам! З новым шчасцем! — прывыклі мы віншаваць адзін аднаго.

Гэтак у нашым народзе здаўна жывуць пачуці добразычлівасці, пачуці пажадання сябру ці суседу, ці таварышу — шчасця, найлепшай будучыні.

— З Новым годам! З новым шчасцем!

А Новы год прышоў, азароны сапраўды шчаслівай будучыні, азароны дасягненнямі нашай навукі — касмічнай ракетай у міжпланетнай просторы!..

За плячыма мы пакінулі мінулыя гады, як верстая слупы на сваім шляху, як маякі пройдзеных дарог і перамог. Зараз мы на парозе новых, яшчэ нябачаных здзяйсненняў. Мы ідзем далей, ідзем да новых поспехаў пад кірауніцтвам нашай роднай Камуністычнай партыі, якая акрыліла нашу мару, загартавала наше добразычлівия пачуці ў гатую цвёрдую ўпэўненасць.

...Масква. Крэмль. Хто быў там хоць адзін раз, ніколі не забудзе калі Маўзалея маўклівых вартаўніц-елачак, абсыпанных белым снегам. Цудоўны Крэмль зімовым днём!..

Хто хадзіў з экспурсаводам у пакой і кабінет, дзе працаў Уладзімір Ільіч, ніколі не забудзе карту роднай краіны, што вісіць там на сцяне, дарожку між драў, па якой крочыў наш правадыр.

Цяпер, у адзін з такіх студзеніскіх дзён, па гэтых дарожках і тратуарах у залу пасяджэнняў Вялікага Крамлёўскага палаца сыйдуцца, прыехаўши з розных канцоў Савецкага Саюза, дастойныя пасланцы нашага народа, дэлегаты ХХІ з'езду Камуністычнай партыі.

Усе наше позіркі скіраваны туды, усе наше думкі разам з дэлегатамі. Камуністычная партыя, яе ленінскі Цэнтральны Камітэт склікалі гэты нечарговы з'езд, каб выказаць наше запаветныя жаданні, каб зацвердзіць наше велічныя праграмы пабудовы камунізма.

Якія велічныя мары, жаданні, якія адважныя наше планы!.. Калі паглядзеце на туго географічную карту, на якую пранікнёным і добразычлівым позіркамі калісьці глядзеў Уладзімір Ільіч, то не злічыць, не абмераць таго, што зроблена, пабудавана за мінулыя пяцігодкі!.. Колькі слáўнага і жаданага. Наши планы, як згустак імкненняў усіх сэрцаў савецкіх людзей, заўсёды былі і застаюцца рэальнымі. Бач, пяцігадовыя крокі нам сталі вузкімі! Мы выраслі з іх, як з віраткі, якую зменьвае сталы чалавек пасля юнацкага адзення. План будучай сямігодкі — план шырэйшай хады і большага размаху.

Партыя заўсёды была важаком мас. У выніку настойлівага ажыццяўлення пастаноў ХХ з'езду яшчэ больш узрасла кіруючая роля нашай Камуністычнай партыі. У барацьбе за выкананне планаў камуністычнага будаўніцтва ва ўсіх галінах, і ў сельскай гаспадарцы, і ў прымысловасці, і культурным жыцці, за гэты перыяд узрасла роля партыі і ўмацавалася адзінства, згуртаванасць яе. Партыя яшчэ больш параднілася з народам.

Сіла і моц нашай партыі — у адзінстве з народам, а народ — згуртаваны і адданы ей, таму што партыя вядзе па ленінскім шляху.

Шмат мудрых запаветаў пакінуў наш Ленін, і партыя няўхільна, настоўна працуе ёх ажыццяўляць. Узяць хоць бы два прыклады.

Наша рэспубліка, Савецкая Беларусь, абы заснаванні якой уласнаручна падпісаў доктор Уладзімір Ільіч Ленін, праз сорак гадоў вышла ў шэршт магутных дзяржаў Еўропы, спаткала свой юбілей, як багатае, радаснае, незабыўнае свята. А што было калісьці! Наш народны пясняр Янка Купала пісаў:

Кім ты была, Беларусь мая родная?
Хіба не бачылі нашыя вочы:
Вечна галодная, вечна абдзёртая,
Сонца не бачыла, а толькі ночы.

Цяпер беларускія заводы выпускаюць машыны, якія славяцца на ўесь свет. У мінулым годзе з канвеера Мінскага аўтамабільнага завода сышоў сямідзесяціпяцітысячны самазвал. Нашы самазвалы працуюць у Сібіры, у Кітаі, у Індыі. У мінулым годзе на нашым трактарным заводзе з канвеера сышоў стотысячны асілак калгасных палёў...

А Уладзімір Ільіч Ленін толькі марыў аб гэтым. Ён гаварыў аб карэнным пераломе ў свядомасці сялян, калі на плях усёй Рэспублікі загудуць, паднімаючы скібы зямлі, сто тысяч трактараў... Зараз наш адзін Мінскі трактарны завод ажыццяўляе такую лічбу.

Ленінскі запавет індустрыялізацыі ў дзяянні. А план электрыфікацыі!

Ленінскім планам электрыфікацыі было прадугледжана пабудаваць трыццаць электрастанцій магутнасцю ў паўтара мільёна кілават. Цяпер жа ў адной Беларусі ў пазамінулым годзе выпрацоўка электраэнергіі вырасла ў параўнанні з 1913 годам у 800 разоў. У Беларусі выпрацоўваецца цяпер электраэнергіі больш, чым выпрацоўвалі ўсе электрастанцыі царскай Рэспублікі ў сучасных граніцах. Увесень мінулага года дала прымысловы ток буйнейшая ў рэспубліцы Васілевіцкая ДРЭС. Распачата будаўніцтва Бярозаўскай электрастанцыі.

Што і казаць, парыўноўваючы колішнія планы электрыфікацыі! Магутнасць толькі адной гідраэлектрастанцыі на Волзе складае 2 300 тысяч кілават. Народ яе называў імем Уладзіміра Ільіча Леніна.

Яшчэ будуюцца новыя энергетычныя гіганты ў Сібіры. Карта Радзімы непазнавальна змяніла свае контуры. Агні новабудоўляў загарэліся на ўсёй прасторы нашага неабдымнага Савецкага Саюза.

Гэта ўсё вынік таго, што Камуністычная партыя вядзе нас па ленінскім шляху!

Ленін жыве ў сэрцах мільёнаў савецкіх людзей. Ён — гэта не толькі горы кніг, якія ён нам, унукам і праўнукам, пакінуў дзеля наўкі; Ленін — гэта ўсё існуючае, пабудаванае, уся наша рэчаіснасць, жыццё, якое нарадзілася ў кастрычніку 1917 года. Ленін — гэта наша партыя, яна вяла нас і будзе нязменна следаваць далей па шляху, які ўказаў Ленін.

Жаданыя далягліды перад намі, і таму ўсё, на што ўказала партыя, аднадушна падхоплена народам, зараз жа выконваецца. Кожны з нас бачыць за лаканічнымі лічбамі сямігадовага плана рост тых галін народнай гаспадаркі, абы якіх гаварыў вялікі Ленін.

Наперадзе ў нас шмат цяжкасцей, але нам не прывыкаць да іх. Спаборніцтва з капіталістычным светам, якое смела аблічила наша дзяржава, — гэта такі ініцыятыўны крок у гісторыі, які дакажа перамогу лагера міру і сацыялізма.

Будучыня належыць нам. У гэтую ясную і светлу будучыню ленінскім запаветамі вядзе нас родная Камуністычная партыя.

— З Новым годам! — радасна кажам мы. — З новым шчасцем!

— З Новым годам, дарагія таварыши, на парозе якога віднеюцца далягліды шчаслівай камуністычнай будучыні!

Еўдакія ЛОСЬ

Перад маўзалеем


На плошчы ў елках і сцягах,
Адзінай ў імкненні,
Ідзе павольная чарга
У маўзалей, дзе Ленін.

Не раз прыпомніца ў жыцці,
Як моўкі, безулынна
Знімаюць, перш чым падысці,
З галоў убор мужчыны.

І хто прасцейшым выглядаў,
Ён шапку перад тым скідаў...


Велічныя

На развіцце гаспадаркі рэспублікі
накіроўваецца прыкладна 32 мільярды
рублеу капіталных укладанняў



Выпрацоўка электразнергіі ўзрасце:


26
у раза



15
у раза

Значна павялічыцца волгуск
трактораў, аўтамабіляў
грузавых

Хімічных валокнаў, цементу —
больш чым




3
у разы



Баваумяных тканін

18
у разой

Цукру-пяску — больш чым



6
у разоў

Валавая прадукцыя прымесловасці
рэспублікі павялічыцца за сямігоддзе
у 1,8 раза

1959

ГОД увойдзе ў гісторию развіцця Савецкай краіны, як адзін з самых незабыўных і знамянальных. 27 студзеня пачне сваю работу XXI з'езд КПСС — з'езд будаўнікоў камунізма. Дэлегаты з'езду шырока абмяркуюць і зацвердзяць новы сямігадовы план развіцця народнай гаспадаркі СССР.

Сямігадовы план разгортвае перад усім светам грандёзны малюнак камуністычнага будаўніцтва ў СССР. Яго ажыццяўленне зменіць судносіны сіл у свеце, будзе значна садзейнічаць справе міру.

Галоўная задача сямігадовага плана — стварэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы камунізма, далейшае ўмацаванне абароназдольнасці нашай краіны, яшчэ больш поўнае задавальненне матэрыяльных і духоўных патрэб савецкага народа.

Савецкія людзі ў найкарацейшы тэрмін мяркуюць дагнаць і перагнаць найбольш развітыя капиталістычныя краіны па вытворчасці прадукцыі на душу насельніцтва. І гэтыя меркаванні маюць пад сабой реальную аснову. Прадукцыя ўсёй прымесловасці краіны за чатыры дзесяцігоддзі павялічылася ў 33 разы, выпрацоўка электразнергіі ў 108 разоў, прадукцыя машынабудавання — больш чым у 200 разоў. У нашай краіне пабудавана звыш 300 электрастанцый вялікай і сярэдняй магутнасці. На Волзе нядавна пушчана электрастанцыя імя Леніна, якая дае электразнергіі ў 5 разоў больш, чым усе электрастанцыі дарэвалюцыйнай Расіі. Па вытворчасці электразнергіі Савецкі Саюз займае цапер першае месца ў Еўропе і другое ў свеце. А праз сем год мы наблізімся ў гэтай галіне да ЗША настолькі, што зможем іх перагнаць і ператварыць нашу краіну ў самую перадавую электрычную дзяржаву.

Новае сямігоддзе будзе не толькі сямігоддзем энергетыкі, яно будзе і сямігоддзем металу, машынабудавання, аўтаматызацыі, хіміі. Рэзка ўзнімута ўгору ўсе галіны савецкай эканомікі.

Цяжка пераацаніць значэнне хіміі ў жыцці народа. Яна замяняе метал і дрэва, дае прыгожыя тканіны, абутак, розныя новыя будаўнічыя матэрыялы, дэталі машын, штучныя футры, мінеральныя ўгнаені і многае, многае іншае.

У нас, на Беларусі, таксама шырокая развіваюцца розныя галіны хімічнай прымесловасці. У Маладзечна хутка на поўную магутнасць увойдзе ў строй камбінат штучнага каракулю, у Старобіні будзе магутнае прадпрыемства мінеральных угнаенняў, у Полацку — завод шкловалакна.

Савецкія людзі радуюцца велічным планам сямігодкі. Яны разумеюць, на колькі палепшыцца іх жыццё. Сямігодка — гэта не толькі бурнае развіццё прымесловасці, гэта багацце прадуктаў харчавання для народа.

Партыя і ўрад робяць усе заходы, каб савецкія людзі жылі ў поўным дастатку. З кожным годам узрастаете колькасць сельскагаспадарчых прадуктаў. Яшчэ піколі мы не збиралі столькі збожжа як у 1958 годзе. У дзяржаўныя склады засыпаны збожжа на 1 мільярд 329 мільёнаў пудоў больш, чым у 1957 годзе. Мала гэта ці многа? Спецыялісты кажуць, што аднаго мільярда пудоў збожжа даволі, каб пракарміць на працягу года прыкладна 100 мільёнаў чалавек.

Мы маём неабмежаваныя магчымасці для далейшага павелічэння вытворчасці збожжа. Цяпер ужо ніхто не наўажыцца сцвярджаць, што з асваенiem цалінных і абложных зямель у нас нічога не атрымаецца. Цяпер усяму свету вядома карысць, якую нам прынесла асваенне новых зямель. Але ў справе павышэння вытворчасці збожжа мы спадзялемся не толькі на новыя землі, але і на ўрадлівасць усіх нашых палеткаў, якая няспынна расце.

У краіне шырокая разгарнулася спаборніцтва жывёлагадоўства за тое, каб дагнаць Злучаныя Штаты Амерыкі па вытворчасці мяса, малака і масла на душу насельніцтва. І гэта не пустыя слова. Пагалоўе буйнай рагатай жывёлы ў нашай краіне за адзін толькі 1958 год узрасло на трох з паловай мільёнаў галоў. Намнога больш здабыта масла, малака і мяса, чым у 1957 годзе, калі вытворчасць малака складала ў нас 95 працэнтаў амерыканскай.

Мы ўступілі ў спаборніцтва з самай багатай капіталістычнай краінай свету — Злучанымі Штатамі Амерыкі

планы

і ўпэўнены, што выйдзем пераможцамі, дасягнем самага высокага матэрыяльнага забеспячэння савецкага народа.

Асаблівасць палітыкі нашай дзяржавы ў тым, што яна клапоціца аб дабрабыце кожнага члена грамадства. Нашаму народу не пагражае ні беспрацоўе, ні скарачэнне вытворчасці, ні павышэнне цэн, ні ўбоства і галечка, як гэта назіраецца ў капіталістычным свеце. Там далёка не кожная душа спажывае тое, што на яе вырабляеца, паводле сярэдніх статыстычных даных. Хіба беспрацоўны мае магчымасць спажываць столькі, колькі спажывае фабрыкант або аблшарнік? Хіба працоўныя калоніі Бельгійскага Конга спажываюць столькі, колькі заможныя класы ў Бельгії? Капіталістычны свет пабудаваны так, што мільёны працаўнікоў ствараюць багацці для нязначнай меншасці багацяй, якія трymаюць у сваіх руках фабрыкі і заводы, землі і капальні, уладу і палітычную сілу. У ім не спыняецца працэс збяднення працоўных мас.

Велічныя лічбы сямігодкі пераканаўча сведчаць аб росце народнага багацця СССР, а разам з ім і дабрабыту нашага народа.

Зніжэнне цэн на прадметы шырокага ўжытку, адмена платы за навучанне ў інстытутах і школах, павелічэнне аплаченых воднускаў па цяжарнасці і родах, увядзенне новага пенсіённага закона, адмена раду падаткаў, павышэнне заработкаў платы нізкааплачваемым рабочым і службочым, спыненне падпіскі на дзяржаўныя пазыкі — усё гэта спрыяла палепшенню жыцця працоўных. У кожнай сям'і з'явілася больш грошай, за якія яна мае магчымасць набываць новыя рэчы. Гэта адбілася і на работе нашага гандлю. У 3—3,5 раза больш, чым у 1940 годзе, прадаецца ў нас мяса, малака і цукру. У 4 разы больш прадаецца шарсцяных тканін і ў 9 разоў шаўковых. У новым сямігоддзі продаж гэтых тавараў рэзка ўзрасце. Тэмпы росту вытворчасці тканін, вопраткі, абудкі, якія намячаюцца ў новым сямігоддзі, наблізяць СССР як па агульнаму ўздыму вытворчасці, так і па вытворчасці прадукцыі на душу насельніцтва да ўзроўню ЗША.

Усё гэта радуе нас. Асаблівую радасць адчуваюць нашы жанчыны. Для іх у новай сямігодцы будуть выпушчаны розныя машыны і прылады, якія дапамогуць лягчэй спраўліцца з хатнім гаспадаркай. У некалькі разоў больш будзе выпускацца халадзільнікаў і пральных машын. Радуе жанчын і перспектыва скарачэння працоўнага дня з захаваннем зарплаты, атрыманне двух дзён адпачынку ў тыдзень, рост сеткі дзіцячых установ, будаўніцтва 15 мільёнаў кватэр за сямігоддзе.

Нельга не адзначыць і нашых дасягненняў у галіне культуры. Успомнім, што трох чвэрці насельніцтва дарэвалюцыйнай Расіі замест подпісаў ставіла крыжыкі. Савецкі Саюз стаў краінай суцэльнай пісьменнасці, а па выпуску спецыялістаў абагнаў усе краіны свету, у тым ліку і ЗША. Англія, Францыя, Італія і Федэратыўная Рэспубліка Германія маюць прыблізна столькі ж насельніцтва, колькі і ў нашай краіне, а тым часам студэнтаў у СССР у чатыры разы больш, чым ва ўсіх гэтых краінах, разам узятых.

Савецкія людзі ганарацца тым, што ў нашай краіне запушчаны першы штучны спадарожнік Зямлі — сведка вялікіх дасягненняў айчыннай фізікі і хіміі, сведка поспехаў савецкай науки. Савецкія людзі па праву могуць ганарыцца і тым, што ў нашай краіне запушчана першая ў свеце міжпланетная касмічна ракета.

Ці хопіць у нас сілы выканаць пастаўленыя сямігадовым планам грандыёзныя задачы? — Так, хопіць, — упэўнена адказваем мы. У нас хопіць сіл, бо маглі ж мы аднавіць і адбудаваць 1710 гарадоў і больш 70 тысяч вёсак, зруйнаваных гітлераўцамі!

Вялікіх поспехаў у справе аднаўлення народнай гаспадаркі і ў далейшым развіцці прамысловасці, сельскай гаспадаркі і культуры дабіўся і беларускі народ. За нашы поспехі Савецкі ўрад узнагародзіў нашу рэспубліку ордэнам Леніна. Гэта высокая ўзнагарода надае працавітаму беларускаму народу сілы і мужнасць, кліча яго да новых перамог.

Сямігадовы план з'яўляецца новай яркай праявой ленінскай генеральнай лініі партыі. Натхнёны гістарычнымі разнінамі XXI з'езду партыі, савецкі народ і ў далейшым упэўнена будзе ісці наперад, да вяршын чалавечага шчасця — камунізма.




У 1965 годзе ў пароўненні з 1957 годам вытворчасць збожжа павялічыцца прыкладна



Ільнавалакна і бульбы




Цукровых буракоў



Мяса і малака



Запамятайце гэтыя лічбы. Яны сведчыць аб магутным росквіце сельскай гаспадаркі рэспублікі ў наступным сямігоддзі.



Брыгадзір Іван Ліпшын.



Соф'я Сімановіч.



Мар'я Корбут.



Ірина Кахно.

Не першы год праходзіць па цэху Тамара. Ей усё тут знаёма, прывычна. Толькі заўважыла яна, што за апошні час сцэны цэха расквітнелі новымі лозунгамі і пла-катамі: «Ткачыхі, змагайцеся за ганарове звацне брыгад камуністычнай працы!», «Будзем працаца па-новаму, па-ленінску!»

У прасторным памяшканні ткацкага цэха чыста, шмат светла, ракочуць станкі, павольна ходзяць калія іх ткачы-хі. Тамара, маленькая, рухавая, увесь час схілецца ля станкоў, глядзіць, ці няма абрыву ніткі. Тры гады назад яна ўпершыню пазнаёмілася тут з ткацкімі станкамі, а цяпер кіруе імі як гаспадыня. «Працаца па-новаму, па-ленінску! — успамінае яна слова плаката. — А ці зможа ўся брыгада так працаца?»

Падышоў брыгадзір і, перамагаючы шум станкоў, крыкнуў:

— Пасля змены збіраемся ў чырвоным кутку. Не забудзь!

На сходзе першым узяў слова брыгадзір Іван Ліпшын — вялівы чалавек, загартаваны на франтах Айчыннай вайны.

— Я вызываю Мінск і застайся тут працаца, — не без гонару зазначыў ён.

Чатыры гады назад, прайшоўшы курс навучання на Чырвонахолмскім камвольным

камбінаце, прышоў ён у брыгаду.

Ён тлумачыў, што значыць працаца па-ленінску. Трэба змагацца не толькі за высокія паказы, але і за высокую культуру паводзін у быту, на людзях. Прыйомніў ён непрыемную гісторыю з лепшай ткачыхай брыгады — Волкавай.

Змена падыходзіла к канцу, калі работніца зварнулася да брыгадзіра:

— Іван Фадзеевіч, прашу вызваліць мяне на заўтра ад работы: брат прыезджае з арміі на тры дні.

— Не магу, — абрэзаў брыгадзір. — Ты ж ведаеш, што захварэлі Кахно і Ванчук. Калі хочаш, дагаварыся са зменшчыцай.

Не адпусціў і майстар, да якога зварнулася маладая ткачыха. Тады яна самавольна не вышла на работу. Учынак чорнай плямай лёг на ўсю брыгаду.

— Гэта даўно прайшло, — сказала адна з ткачых, заўважыўшы, як чырванию заліўся твар Тамary Волкавай.

— Так, прайшло. Але гэта было адзіным парушэннем працоўнай дысцыпліны ў нашай

брыйгадзе за тры гады, — дносіцца да Тамары голас брыгадзіра. — Можна было не дапусціць да гэтага. Не стаялі ж яе станкі, працавалі ўсю змену. Выходзіць, можна было ўсё вырашыць па-добра. А кажу гэта дзеля таго, каб зразумелі, што працаца па-ленінску значыць не толькі змагацца за высокія паказы, але і чула адносіцца да таварышаў, клапаціцца аб іх патрэбах.

Усталла Тамара. Яна гаварыла аб узаемадапамозе:

— Іншы раз здараецца, што звязаеш нітку на адным станку, а тут, як на грэх, другі спыніўся. Бягуць дарагія секунды, трацяцца сантиметры тканіны. А тым часам у суседкі працујць усе станкі. У такі момант яна павінна дапамагчы мне. Другім разам я ёй дапамагу. Я за такую таварыскую дапамогу!

Сказала сваё слова і Ira Kakhno — прафгрупорг брыгады. Яна дае тканіну толькі выдатнай якасці. Заўсёды спакойная, з усімі роўнай, яна заваявала моцны аўтарытэт у брыгадзе.

— Мы гаворым пра работу.

А хіба зможам добра працаца, калі не будзем вучыцца? Жыцце ідзе ўперад, і мы, як грыбы, прырасцем да месца, калі не будзем удасканальваца ў працы. Успомніце, што яшчэ нядайна камбінат асвойваў бастон, а цяпер мы выпускаем ужо габардзін, трыко «ударнік». Кожнай з нас вядома, што ў новых тканінах шмат перапляценняў. Мы павінны дасканала ведаць іх малюнак напамяць, інакш не даб'емся высокай якасці. Я прапаную ўсім вучыцца. У нас толькі троє маюць веды за дзесяцігодку: Тамара Волкава, Соня Сімановіч і Маруся Хацько. Мая прапанова — на працягу сямігодкі ўсім закончыць вячэрнюю школу рабочай моладзі.

Брыгадзір усміхнуўся:

— Пропанова каштоўная. Я ўвосень паступаю ў вячэрні тэхнікум.

Выступілі амаль усе ткачыхі. Вырашылі кожны дзень на пяцімінutyцы абмяркоўваць выпрацоўку кожнага члена брыгады, жыць і працаца па-ленінску, першымі на камбінаце заваяваць ганарове званне брыгады камуністычнай працы. Брыгада абавязалася выконваць зменнае заданне за сэм гадзін, сямігадовы план зварышыць за шэсць год, сэканоміць сырэвіны на 15 тысяч рублёў за год.


З таго дня дзяўчата яшчэ

Ульяна Краўчанка.

Галіна Кухаронак.

Лідзія Ванчук.

Мар'я Хацько.



больш здружыліся. Здавалася, што даўно былі выкарыстаны ўсе рэзервы павышэння працьціўнасці працы: калісьці чаўнок рабіў 127 удараў у хвіліну, а цяпер 130, раней работніца абслугоўвала адзін станок, а цяпер па два-тры. І ўсё ж дзяўчата знайшли новыя магчымасці павышэння выпрацоўкі. Палепшылі тэхналогію, пачалі зберагаць каштоўныя секунды пры ліквідацыі абрыву ніткі, пры зніцці гатовай працьціўкі. Ліда Ванчук здолела скараціць гэты час да мінімуму.

Яе работай можна любавацца. Сабраная, спрытная, моцная, яна спраўляецца з любой справай. Добра працуе і Маруся Корбут. У часе вайны яна асірацела, выхоўвалася ў дзіцячым доме. Там закончыла школу, а потым і рамеснае вучылішча. Цяпер яна адна з лепшых ткачых брыгады. А Соф'я Сімановіч? У гонар саракагоддзя камсамола яе ўзнагародзілі граматай ЦК ВЛКСМ.

Нядайна ўлілася ў брыгаду Маруся Хацько, Ульяна Краўчанка і Гая Кухаронак, але і яны ўжо ўнеслі свой уклад у вытворчую скарбонку.

Кожная ткачыха ўносіць крупінку новага. Дзяўчата паспраўднаму пачалі дапамагаць адна адной.

— Наша брыгада,— не без гонару гавораць ткачыхі,— эксперыментальная: ўсё новае, што павінен асвоіць цэх, даюць спачатку нам.

І гэта не выпадкова. Спраўды брыгада Ліпшина — адна з лепшых на Мінскім камвольным камбінаце. Многае залежыць ад брыгадзіра. Ткачыхі яму абавязаны выдатнай наладкай станкоў, спакойнай, рytмічнай работай.

Гадавы план дзяўчата выканалі за 9 месяцаў.

Брыгада Ліпшина ўмее паспраўднаму трymаць слова. Усё, што запісаны ў абавязательстве, выконваецца дакладна.

І за варотамі камбіната дзяўчата жывуць адным жыццём, арганізуюць паходы ў кіно, у тэатры. У Іры Кахно і Ліды Ванчук сям'я, трэба ўдзяліць увагу мужу, дзецям. А ў цэху яны ўсімі думкамі, усім сэрцам са сваёй брыгадай.

— Вялікія планы паставіла партыя перад народам. Вялікую справу пачалі, значыць трэба старацца, — гаворыць І. Ліпшин.— Будучыня нараджаеца сёння.

Работа ткачых брыгады Ліпшина — узор новых адносін да працы. Іменна аб гэтым пісаў Ленін: «Камунізм пачынаеца там, дзе з'яўляюцца самаадданыя, пераадольваючыя цяжкую працу клопаты радавых рабочых аб павелічэнні працьціўнасці працы».

М. ПЛОТНІКАВА



Перадавая даярка калгаса імя Сталіна Соф'я Антонаўна Бондар.

СКРОЗЬ і ўсюды пашыраеца спаборніцтва за стварэнне брыгад камуністычнай працы. І мы, камсамольцы, моладзь калгаса імя Сталіна, не можам заставацца ўбаку. Мы вырашылі ўбліжэйшы час асвоіць электраедаенне на жывёлагадоўчых фермах, надаіць ад кожнай каровы па 4 000 кг малака, працацца так, каб кошт цэнтнера працьціў быў таней на 20 працэнтаў.

Мы ведаем, што за сямігодку краіна павінна ўдвая павялічыць надой малака. Як жа нам павысіць працьціўнасць працы? На вытворчасці гэта дасягаецца праз абслугоўванне дадатковых станкоў, палепшанне тэхналогіі вытворчасці і г. д. І мы вырашылі павялічыць ўдвая колькасць замацаваных за кожнай даяркай кароў, увесці электрадойку, механізаваць падачу кармоў. Прядукцыйнасць працы павысіцца ўдвая, а кошт аднаго цэнтнера малака знізіцца на 48 прац. Тады наша ферма дасць малака ўдвая больш, чым летасі, і сямігадовы план мы выканаем за 4 гады.

Мы добра разумеем, што дабіцца гэтага можна толькі пры ўмове, калі ўсе даяркі будуть працацца добрасумленна, па-камуністычнаму.

Мы будзем змагацца за тое, каб нам прысвоілі званне брыгады камуністычнай працы. У гэтым нам дапаможа знатная даярка калгаса камуністка-ардэнаноска Соф'я Антонаўна Бондар. Мы раўняемся на яе.

За год мы атрымаем у сярэднім па 3 100 кілаграмаў малака ад кожнай каровы. Для эканоміі сродкаў сумясцілі дзве пасады: учотчыка фермы і возчыка малака.

Каб стаць добрым жывёлаводам, трэба шмат ведаць і няспынна ўдасканальваць сваё майстэрства. Усе даяркі нашай фермы займаюцца ў гуртку па заатэхніцы, я і Любя Пякарская рашылі паступіць на завочнае аддзяленне Гродзенскага сельска-

ПРАЦАВАЦЬ ПА-КАМУНІСТЫЧНАМУ

гаспадарчага інстытута, Вера Вайніловіч — у заатэхнічны тэхнікум, астатнія будуть канчаць вячэрнюю школу сельской моладзі.

Быць работнікамі брыгады камуністычнай працы — гэта не толькі культурна працацца, а стаць сапраўднымі барацьбітамі за камуністычную мараль і паводзіны ў быту, за ўзаемную дапамогу ў работе.

Мы, як і ўсе нашы аднагодкі, у недалёкай будучыні будзем жыць пры камунізме. Пастаравеся працацца так, каб з гонарам насіць званне работнікаў камуністычнай працы!

А. М. ТУМІЛОВІЧ

Мінская вобласць, Уздзенскі раён.



Даяркі калгаса імя Сталіна Уздзенскага раёна камсамолка Ала Туміловіч (справа) і Любоў Пякарская рыхтуюцца да экзаменаў у інстытут.

ЦЯЖКА сказаць, дзе су-
стрэнеш сваё шчасце. Чан-
каеш яго здалёк і ўсё
думаеш: калі ж яно прыйдзе?
А яно, можа, побач ходзіць. Не
праглядзі!

Ведаеце, я ледзь не прагле-
дзела. Як успомню цяпер, на-
ват страшна робітца. А было
так.

Атрымала я залатую зорачку
Героя Сацыялістичнай Працы.
Радасць якая — рассказаць не-
магчыма. Адразу забылася пра
усё: і пра натруджаныя, агнём
палаўшыя ад масажу далоні, і
пра ночы без сну ў чаканні ця-
лушки, і пра слёзы, пралітыя
ля першацёлак, калі яны, яшчэ
не прывучаныя да дойкі, спрыт-
на футболні мае пустыя (ды не
толькі пустыя) даёнкі.

Думаеце, лёгка раздаіць
першацёлку? Але цяпер усё ў
мінулым. Сяброўкі мяне вінша-
валі, нават качаць уздумалі.

А пісем колькі я атрымала!
Цэлымі пачкамі. І хто толькі не
пісаў! Даяркі пытаўся, як я
дабілася высокіх надояў, чым
кармлю кароў. Сакрэтаў у мя-
не няма — пасылала ім падра-
бязныя апісанні рацыёнаў, не
тоячыся, дзялілася вопытам.

Адно пісмо звярнула на ся-
бе маю асаблівую ўвагу, і вы-
гляд яго быў незвычайны —
блакітны канверт з белымі па-
сачкамі. Асцярожна, каб не
парваць, распячатала. На глян-
цевай паперы выразнымі круг-
лымі літарамі было напісаны:

«Паважаная Марыя! Сярод
партрэтаў Герояў, якія я толькі
што перагледзеў у газете,
Вы — самая маладая. Віншую
з высокім званнем. Хачу пазна-
ёміцца бліжэй. Мне 30 гадоў,
звуць Валерый, прозвішча
Веткін. Я лётчык, Герой Савец-
кага Саюза». Пасля подпісу
была невялікая прыпіска: «Ха-
ласты, прышліце фота».

Фота я яму не паслала. А на-
пісала, што ў нас, на Беларусі,
не прынята, каб дзяўчына пер-
шая фота прысылала. І... што
казаць, з нецярпеннем чакала
адказу. Пісмо прышло. Потым другое,
трэцяе. І фатаграфіямі мы абмяняліся,
і ён ужо стаў пагаворцаў аў сустэречы,
каб, паводле яго слоў, «прыйсці да
жаданага фіналу».

І так ён мяне сваімі пісьмамі пры-
вабіў, што я пачала ўжо ўяўляць, што
жыву ў вялікім горадзе. І жыццё ў мя-
не асаблівае: без кароў, а значыць і
без справы. Хачу — іду ў кіно або ў тэ-
атр, хачу — гуляю па шырокіх асфальта-
ваных вуліцах, любуюся прыгожымі ві-
рынамі, яркімі афішамі, а то — проста
сиджу на якім-небудзь скверыку, перад
клумбамі кветак... Але, калі я прыходзі-
ла ў кароўнік, мне пачынала здавацца,
што буронкі з дакорам на мяне пагля-
даюць, быццам хочуць сказаць: «Ну, як
табе не сорамна? З-за нас ты стала ге-
роем, мы цябе, можна сказаць, у людзі
вывелі, а ты, няўдзячнай, так лёгка з
намі хочаш расстацца».

А тут яшчэ Ванюша верши склаў.

Але не сказала я вам самага галоў-
нага. У нашым калгасе трактарыст ёсць,



блакітныя КАНВЕРТЫ

Галіна ВАСІЛЕУСКАЯ

Мал. А. Паслядовіч

Ён і трактар лепш ад усіх водзіць, і на
баяне па-заліхвацку іграе, і ўмудраеца
нават верши складаць. Дзе ён толькі на-
вучыўся?

Дзяўчата праходу не давалі.
Толькі і чуваць было: «Ванюша, Ваню-
ша, Ванюша». Пару разоў Ванюша пра-
водзіў мяне з вечарынкі. І мне ён па-
дабаўся. Але калі я стала героем... Ве-
даеце, сорам успомніць. Адным словам,
уявіла, што быць жонкай трактарыста
мне ўжо не падыходзіць.

Дык вось гэты самы Ванюша склаў пра
мяне верши, якія з вялікай ахвотай
дэкламавалі нашы калгасныя дзяўчата.
І назэу якую прыдумаў: «Сумуюць каро-
вы». Я напамяць ведаю верши: часта
даводзілася чуць іх. Вось яны:

Ёсць у нас кароўнік нозы,
Ды сумуюць там каровы,
Не ядуць яны, не п'юць,
Нават жвачку не жуюць.
Неяк мы ў іх запыталі:
«Вы чаму тахія сталі?
Хто пасмеў пакрыўдзіць вас?»

І каровы у адказі:
«Малако даем мы тонамі,
Не маленькімі бітонамі,
А даярка наша лаецца:
Ёй усё не падабаецца,
Толькі сумна ўбок глядзіць...
Як даярцы дагадзіць?»
Узлавалася я на Ваню. Мне
чамусьці здалося, што ён мой
сум празваў... каровіным.

І вось выбралі мяне дэлегат-
кай на з'езд камсамола. Трэба
было ехаць у Москву. А вясна
сёлета, самі ведаеце, якая бы-
ла. Стаяў красавік. Ужо шпакі
вярнуліся з цёплых краін і, не-
задаволены халодным прыё-
мам, натапырыўшыся, сядзелі
на сваіх заснеканых шпакоў-
нях. Ужо даўно павінна было
прыпякаць сонца, а яно сарам-
ліва выглядала з-за густых шэ-
рых хмар.

І раптам прыпякло. Снег ад-
разу пачаў таяць. Рэкі перапо-
ніліся. Ужо берагі не маглі
утрымаць столькі талай вады, і
яна пайшла суцэльным патокам
паверх мастоў, заліла лугі і ру-
шыла ў наступленне на палі.

У самую такую бездараж
мне выпадала ехаць. Але як?
Да станцыі ні конь, ні машина
не пройдзе. І раптам Ванюша:

— Я, — кажа, — давязу. На
трактары.

— Ды што ты? — замахаў на
яго рукамі Іван Савіч, наш
старшыня. — Патонеце абодва.
Не пушчу.

А Ванюша сваё:

— Вёдаю дарогу. Праз га-
дзіну на станцыі будзем. Трак-
тар вазьму калёсны, што кар-
мы на ферму падвозім.

Вечарэла. Да станцыі двац-
цаць кіламетраў. Прышлося
згадзіцца.

Ну, а праз гадзіну... сядзелі
мы ў полі сярод пацямнелага
снегу і — загаралі. Трактар
заднімі коламі заграз у глыбокай
канаве. Як мы ў яе трапі-
лі? Вазьмі крыху правей — пра-
ехалі б.

Я злуюся, а яму жартачкі:

— На цябе, — кажа, — за-
гледзеўся, вось і ўліп.

Ну і намучыліся мы! І сало-
му пад колы падкладвалі, і лапатай пад-
сыпалі. Трактар ні з месца, быццам ка-
рэннем урос у зямлю.

— Усё! Сядзім, — сказаў Ванюша.

— Гэта ты знарок пасадзіў машыну,—
абурылася я, — каб я ў Москву не пaeхала.
І наогул усе мне зайдзросцяць... І
уёсе супроць мяне.

Шмат рэзкага і несправядлівага нага-
варыла я тады. Бывае. Узлуешся — цяж-
ка зразумець, што гаворыш. І як жа ён
на мяне глянуў! Звычайні вочы ў яго
блакітныя, як лён, калі зацвіце, а то
раптам зрабіліся, здалося мне, чорныя
ад гнёву.

Нічога не адказаў. Зняў з трактара
сядзенне, паклаў на снег. Потым бры-
зент дастаў і прымацаваў да колаў,
прыкрыў сядзенне ад ветру, паклапаціў-
ся, каб мяне цяплей было, і пайшоў.

Доўга яго не было. Чаго я толькі не
перадумала! То мне здазалася, што ён
ужо топіцца, і я ўслухоўвалася ў шум
ветру, стараючыся пачуць крык аў дапа-
мозе. То прыходзіла ў галаву, што ён

энзорок пакінуй мяне наччу ў полі, каб мела час падумаць пра свае несправядлівия словы. Да болю ў вачах углядалася я ў начную цемру.

— Ва-ня! Ва-ню-шаш—прабавала я клікаць.

Але мой голас зліваўся з шумам ветру, і мне стала жудасна. Вечер шумеў, быццам стараўся сарваць з зямлі заляжалы снег. Яму гэта не ўдавалася, і ён вый ад бяссіля. А тут яшчэ свежы снег пасыпаў.

Раптам чую—трактар гудзіць. Усё бліжэй, бліжэй. Вось бліснула свято фар, і з начной цемры выплыла машина. Я ўзрадавалася так, што памкнулася было тут жа расцалаваць Ванюшу.

Але куды было ехаць? На цагнік спазніліся. Наступны пройдзе заўтра вечарам. Ванюшына ўкрыцце мяне не выратавала, я прamerзла і захацела дамоў, да цяпла.

— Можа, вернемся?—нясмела прапанавала я.

— А з'езд?—рэзка павярнуўся да мяне Ваня.—Цябе ж выбралі, давер'е аказаў. А ты—дамоў?! Сядай!

Села. Прывёз ён мяне ў вёску, праз якую рашцай праходзіў аўтобус на Мінск. Развіталіся з ім па-сяброўску.

Ванюша не злаваўся за мае крыйдныя слоўы і толькі папрасіў:

— Раскажы ў Маскве пра нашу моладзь. Скажы, што ніколі не падвядзе. Сапраўдныя камсамольцы. У агонь і ў ваду. Словам, сама ведаеш...

Усмешка ў Вані была такая ласкавая, што яшчэ ні ў каго такой не бачыла...

— Абазязкова, Ванюша. Усё перадам, пабачыш...

На з'езд сабралася моладзь з усёй краінай. Сталявары Украіны, шахцёры Данбаса, жывёлаводы Кіргізіі, моладзь з цалінных зямель, з таёжных стойбішчаў. Вясёлья, жыццерадасныя, настойлівія, яны нечым няўлюйна напаміналі Ванюшу.

Выступае трактарыст, расказвае пра сваю работу. Я сяджу ў зале, слухаю і думаю: «А Ванюша таксама вось лёгка гаворыць пра цяжкасці, быццам іх і няма».

У перапынках, калі моладзь збіралася групамі, каб паспяваць свае задорныя песні, я таксама думала: «Як хораша Ванюша іграе іх на баяне».

Не было днія, каб я не ўспомніла яго. А калі прыехала ў свой калгас, убачыла яго светлы чуб і радасць у вачах—мне так хораша стала, што і расказаць немагчыма.

Ён працягнуў мяне пачку пісем у блакітных канвертах. Я адвяла яго руку і сказала.

— Не трэба. Я так рада, што вярнулася.

Вось і ўсё. Хутка мы пажаніліся.

Я люблю свайго мужа, працу, вёску. Я ўжо не мару пра гарадскія тэатры і кіно. У нас будуюць новы клуб з вялікай сцэнай і кіно. Там нават гарадскія артысты з балетам змогуць выступаць. Ды і свая самадзейнасць ёсць. Я ўжо не мару пра кветкі на бульварах. Выйду вясной у поле—вока вабіць зялёны аксаміт руні, а ўлетку залатымі хвалімі калышацца спелая жытка. Куды ні пайду—усюю шырокія прасторы, дыхаеца лёгка і ў галаве мільгаюць светлыя думкі. Не, што ні кажыце, а ў вёсцы сваё харашто, якое мічым не заменіш.

Я шчасліва з Ванюшам. А лётчык?—Ён высока лётае, дык яшчэ сабе выгледзіць.

СЛІДСТВІЕ ГАЛОЎІДЕ

М. МАРЫНА

Нарыс

Надзея Іванаўна яшчэ раз глянула на Валіны фатаграфіі, на кожную картачку. Яна даўно ўжо дастала іх з альбома: так іх засёды бачыш... Вось пукніць вочкі адзінаццацімесячная дзяўчынка. Вось Валя ў школьнай форме. Вось яна ўжо тэхнік-будаўнік. Хутка сюды далучыцца яшчэ адзін здымак: Валя з мужам...

Аднак час ісці. Надзея Іванаўна ўзяла са стала распячатанае пісьмо і паклала



Былы слесар станкабудаўнічага завода імя Кірава Н. І. Маханоўская. Гэта з яе лёгкай руکі ў цяжкія для вытворчасці 1944 і 1945 гады прышлі на завод жанчыны — слесары, токары, фрэзероўшчыцы, шліфавальшчыцы... Зараз Надзея Іванаўна — кантралёр АТК.

яго ў кішэню рабочага халата. Яна атрымала яго ўчора і ўсё не магла начытати. Хутка ў Валі і ў яе мужа — адпускі, і яны збіраюцца сюды, да яе...

На вуліцах яшчэ гарыць ліхтары, але ў святлеючым блакіце неба яны пачалі ўжо траціць сваё ззянне. Дворнікі скрабуць зледзянец асфальт. Гулка пастукаўшчыцы на хаду колы трамваяў. Проносіцца рэдкія ў гэты час машины. Спяшаюць на ранішнюю змену людзі. Ідзе спорым сваім крокам і Надзея Іванаўна.

Ці варта ўжо тужыць аб tym, чаго не вернеш?.. Калі дачка вучылася ў школе, думала Надзея Іванаўна так: прынясе Валя свой атэстат сталасці, і пойдзіць яны разам з ёю на завод, у аддзел кадраў ці проста да дырэктара. Вось, сказала б яна: «Прымайце. Глядзіце, якую работніцу выгадавала!»

... А Валя на завод не пайшла. Яна заявіла, спакойна і ўпэўнена:

— Мама, я—у дзядулю. Буду будаўца, як і дзядуля.

Дзед у іх ўсё жыццё дамы будаваў. А тата Валін, Надзея Іванаўны муж, быў палітычным работнікам у арміі. Ён загінуў на фронце.

На вялікім гадзінніку ў прахадной было яшчэ без дваццаці восем, а Надзея Іванаўна ўжо ўступіла на заводскі двор. Вярней кажучы — на заводскі сквер з белымі цяпер сцежкамі, з калматымі ад шэрані дрэвамі і кустамі, з клумбамі, на якіх моладзь раскатала ледзяныя катулі.

Яна ведае тут усіх, і ўсе тут ведаюць яе. Надзея Іванаўна Маханоўская працавала слесарам, пачынаючы з нялёгкага для вытворчасці часу — 1945 года.

...Вось бярэ Надзея Іванаўна дэталь, пагладжае далонню ўнутры кальца, праўярае дакладнасць дыяметра, паварочвае яго то да святла, то ад святла. Вось праводзіць змочаным у газе шматком па люстронай паверхні цыліндра. Гэта — правільны спосаб заўважыць самую маленьку трэшчынку, якую немагчыма выявіць з дапамогай інструментаў. Вось спынілася калія станка. Яна бачыць і як заціснута дэталь, і як стаіць разец. І ва ўсім гэтым — не толькі ўвага, не толькі непакой: а раптам што-небудзь не так? — тут глыбокая і самая сапраўдная зацікаўленасць у тым, каб было ўсё іменна «так». Яна і ходзіць ад станка да станка не толькі для таго, каб не выпусціц з цэха бракаваных дэталей, а і для таго, каб не было браку.

— Ну як, праверыць твае дэталі? — пытае яна ў рабочага.

— Праверце, Надзея Іванаўна.

— А сам ты што ж, на сябе не спадзяешся?

— Я то спадзяюся. А ўсё ж спакайней будзе, калі праверыце вы, пакуль змена толькі пачалася.

Час да абеду праляцеў непрыкметна. Вось ужо і афіцыянтка са сталовай у белым халаце ходзіць па цэху са сваім меню. Выбірай, што па смаку, плаці ёй гроши і атрымай чэкі. У сталовай не прыдзеца стаяць у чарзе калі касы.

— Таварыш Маханоўская! Хадзіце да нас. У нас ёсць вольнае месца! — пачула, увайшоўшы ў сталовую, Надзея Іванаўна.

Яна ахвотна прымае запрашэнне Ільінай — інжынера-тэхнолага, пад кіраўніцтвам якой група тэхнолагаў займаецца серыйнымі станкамі. І калі здараецца Маханоўская па якой-небудзь справе зайдзіці ў аддзел галоўнага тэхнолага завода, то нярэдка застасе яна там гарачыя спрэчкі. Гэтая гарачнасць ёй да спадобы. Праектаванне ж новай, больш дасканалай канструкцыі — у той жа час і праектаванне новай тэхналогіі. Новы станок павінен выйсці ва ўсіх адносінах


больш дасканалым: ён павінен быць больш дакладным, больш лёгкім, больш танным, больш простым і прыемным для таго, хто будзе на ім працаца. Каб зрабіць такі станок, патрэбна затраціць шмат працы, і часу, і сродкаў. Але задача якраз у тым, каб усе ўдасканаленні ўнесці абавязкова больш танным, больш простым і больш лёгкім спосабам. А ў тэхніцы ніколі не відаць мяжы.

У самой Надзеі Іванаўны адукцыя скромная: скончыла тут жа, у Віцебску, трохгадовую профтэхшколу металістаў яшчэ ў 1929 годзе. Але за многія гады яна набыла волыт і тое, што называецца чуцём, якое развіваецца з прыхільнасці да справы. Заглядае Надзея Іванаўна і ў тэхнічную літаратуру. Нядайна купіла тоўстую кніжку: «Канструкцыя і эксплуатацыя сярэдніх вымяральных прылад у машынабудаванні». А «Даведнік майстра» заўсёды ў яе дома, на стале.

Размова за абедам пачынаецца не адразу. У першыя хвіліны перашкаджае здаровы рабочы апетыт. А потым, пасля звычайных пытанняў аб самаадчуванні, аб малышах, ці піша дачка, Надзея Іванаўна распытвае ў Ільінай пра Валянціну Лявонцеўну Арэхаву. Гэтая паважаная ўсімі жанчына прышла сюды з чатырохкласнай адукцыяй. Працаала кранаўшчыцай і вучылася ў вячэрній школе. Потым, таксама без адрыву ад вытворчасці, скончыла вячэрні станкабудаўнічы тэхнікум. Цяпер загадвае лабараторыяй вымяральных прылад.

Арэхава навучыла працаца шасцярых дзяўчат-кантралёраў і сама ўвесь час вучыцца. Вось пабачыце — яна яшчэ інстытут скончыць...

Калісьці Надзею Іванаўну здзвілі вершы, якія чытала ўслых яе дачка — Валя, калі яшчэ вучылася ў школе. У іх гаварылася аб любві чалавека да зямлі,



На станкабудаўнічым заводзе імя Кірава ў Віцебску многімі, вельмі адказнымі ўчасткамі кіруюць жанчыны.

На здымку мы бачымі загадчыцу лабараторыі вымяральных прылад — Валянціну Лявонцеўну Арэхаву, старшую нарміроўшчыцу завода — Анастасію Акімаўну Захараву, інжынера-тэхнолага, кіраўніка группы новых серыйных станкоў — Веру Ігнацеўну Ільину.

Фота Л. Клімава.

з якой ён «разам мерз», якую ён «напоўжывую вынінчыў» і з-за якой гатовы быў ісці «на жыццё, на свята і на смерць». Гэта акурат пра яе, пра завод і пра тых, хто прышоў сюды адразу ж пасля вайны.

Што тут было? — Хаос. Руіны. На месцы ранейшых вуліц — груды каменя, кавалкі бетону, скарэжанага жалеза. На месцы завода — сцены з чорнымі амбразурамі пустых вокнаў, з наскрась, зверху да нізу, праламанымі перакрыццямі. А ўнутры цехаў — горы бітай цэглы і зараснікі чырвоных кветак, што заўсёды вырастоюць на пажарышчах.

Не выходзілі з гэтых сцен тыднямі. Калі на заводскіх вокнах з'явіліся

зашклёныя рамы, а над цэхамі — дах, пачаў узімаца з руін і горад. Ён патрабаваў ад завода мноства ўсякіх металічных вырабаў для абсталявання швейнай, абутковай, трыкатажнай і іншай вытворчасці.

Надзеі Іванаўне тады дазодзілася рабіць усё: і размячаць, і рэзачь, і выточваць, і свідраваць, і кляпаць, і гревіраваць.

Пачалі прыходзіць на завод людзі, паступала абсталяванне. Завод дабудоўваўся і ўжо выпускаў станкі па заказу шматлікіх заводаў з розных гарадоў Савецкага Саюза і з-за яго руяжоў.


Цяпер станкі завода імя Кірава разыходзяцца амаль ці не па ўсім свеце: у Кітайд, у Індыю, у Аўстрію, у Венгрыю, у Балгарыю, у Югаславію, у Арабскую Аб'яднаную Рэспубліку. І нясуць яны ў гэтыя краіны не толькі вытворчую і тэхнічную дапамогу, а становяцца моцным звязном сувязі паміж народамі. Добра пра тое пішуць рабочыя кітайскага падшыпнікавага завода з далёкага горада Ляяна. Яны горача дзякуюць кіраўцам за выдатнае абсталяванне, выказваюць сардэчныя, сяброўскія пачуцці і веру ў перамогу вялікай справы камунізма.

...Урачыста гучаць са святочнай трыбуны слова аб новых дасягненнях завода да саракагодзя сваёй роднай рэспублікі. Завод датэрмінова выканані гадавы план з перавыканнем усіх, двойчы перагледжаных у бок павышэння, абавязацельстваў і па ўсіх паказчыках. Грандыёзныя лічбы прадстаячага сямігоддзя, абавязацельствы брыгад камуністычнай працы шырокі расчынілі дзвёры ў новую будучыню, і стала яна яшчэ больш адчуvalnay, реальнай.

Надзея Іванаўна глядзіць на ўрачыстадасныя твары сваіх сяброў, з якімі столькі год працаала поплеч, і адчувае, як усе яны ёй блізкі і дорагі. Яны блізкі адзін аднаму, як байцы ў вайсковай часці, якая прымала ўдзел у вялікіх паходах, у цяжкіх баях, праішла праз усю вайну аж да перамогі. І зноў крануўся ў сэрцы жаль: чаму няма тут, побач з ёю, Валі... Надзея Іванаўна шкада, што ўсе гэтыя блізкія ёй таварыши не ведаюць, якая ў яе дачка. Сама яна ўпэўнена, што Валя была б тут сярод самых лепшых. Бо і там яна паспела палюбіць сваю «прасторную» прафесію будаўніка.

Пасля змены Надзея Іванаўна любіць прайціці па шырокіх вуліцах свайго горада. Над шырокаэкранным кінатэатрам — каляровыя агні. І хоць Надзея Іванаўна нарадзілася ў Віцебску, памятае яго крыўя і вузкія, бесталковыя забудаваныя вулічкі, халупы на Лучоскай, на Маркаўшчыне, ёй ужо цяжка ўяўіць сабе родны горад без яркіх агнёў на вячэрнім небе, без новых высокіх мастоў, якія стрэламі пераляцелі цераз шырокую Дзвіну, без прыгожых каланад палацаў культуры, без асфальтаваных дарог, без гэтых свяцільняў, што выпраменяюць дзённае свяцло, пад якімі мірыядамі алмазаў ззяе свежы сняжок...

І сёння Надзея Іванаўна таксама пайшла б знаёмай дарогай, але ў кішэні халата ляжала пісьмо. Раптам ёй здаўся, што дома тэлеграма: «Сустракай, выязджаем»... І яна рашуча накіравала да трамвайнага прыпынку.



Далёка за межамі Беларусі вядома прадукцыя Мінскага радыёзавода. Радыёэлы і тэлевізоры, якія выпускаюцца заводам, знаходзяць вялікі попыт у пакупнікоў. На здымку: адна з лепшых наладчыц тэлевізараў камсамолка Антаніна Міхайлава за наладкай тэлевізара «Беларусь-4».

ЧАЛАВЕК СКРОМНАЙ ПРАФЕСІІ

На летній пляцоўцы трактарнага завода сабралася столькі народу, што не было дзе, як кажуць, яблыку ўпасці. На канферэнцыю прышла не толькі моладзь. Прышлі па запрашенню работнікаў бібліятэкі і пажылыя рабочыя, каб абмеркаваць кнігу Г. Шашміна «Зварот у жыццё». Герой кнігі, чалавек у мінулым здольны, збіўся з правільнай дарогі, стаў алкатолікам, але з дапамогаю сяброў і грамадскасці вярнуўся ўрэшце да жыцця. Яго лёс глыбока хваляваў.


Аднак гэта была не звычайная канферэнцыя чытачоў, і размова пайшла значна далей кнігі: аб маральнym абліччы савецкага чалавека. Выступалі не толькі чытачы. Узяў слова ўрач. Ён расказаў, як згубна ўпывае алкаголь на здароўе чалавека. Работнікі раённай прокуратуры і міліцыі на канкрэтных прыкладах паказалі, да чаго прыводзіць цяга да выпіўкі. Яны называлі прозвішчы таго-сяго з работнікаў завода. У прэзідым адна за другой ляцелі запіскі. Людзі пыталіся, як можна вылечыцца ад алкагалізму, як яго папярэдзіць, цікавіліся пытаннямі быту і маралі.

Поспех канферэнцыі забясьпечыла старанная падрыхтоўка. У бібліятэцы імя Маякоўскага да любой справы рыхтуюцца не казённа, не для таго, каб у справа-здачы палачку паставіць, а з душой, з гарачым імкненiem зрабіць усё, каб прыцягнуць увагу чытача.

Чалавек скромнай прафесіі! Колькі ў нашай краіне такіх непрыкметных працаўнікоў. І заўсёды да такога чалавека адчуваеш вялікую павагу. Такое іменна пачуццё выклікаюць сустрэчы з Антанінай Дэмітраўнай Пазняковай — загадчыцай бібліятэкі імя Маякоўскага. Цяжка ўявіць яе хоць на хвіліну без работы, цяжка знайсці чалавека, больш улюблёнага ў сваю справу. Нам не раз даводзілася быць сведкай, як Антаніна Дэмітраўна гутарыць з чытачамі, як прыдзірліва патрабуе ад работнікаў бібліятэкі самых уважлівых адносін да кожнага наведальніка, як разумна спалучает гэтае патрабаванне з таварыскай парадай і дапамогай.

Не дзіва, што бібліятэка

у абанементнай зале бібліятэкі імя Маякоўскага. Выдае кнігі бібліятэкар Вера Севасцьянана Мандрык. У авале — загадчыца бібліятэкі Антаніна Дэмітраўна Пазнякова.



імя Маякоўскага, па ліку восьмая ў Сталінскім раёне, мае самую вялікую колькасць чытачоў і кнігавыдач. Толькі за гэты год чытачы (у асноўным рабочыя і служачыя прадпрыемстваў Сталінскага раёна) атрымалі тут каля 100 тысяч кніг. У бібліятэцы чатыры аддзелы: абанементная, чытальная залы, дзіцячае аддзяленне і філіял на заводзе запасных частак. Кніжны фонд няспынна папаўняеца. І калі дзе-небудзь у горадзе з'явіца цікавая кніга, то Антаніна Дэмітраўна абавязковая «вырве» хоць некалькі экземпляраў для сваёй бібліятэкі.

Тут кнігі не залежваюцца на паліцах. Няма такога чытача, які б вышаў адсоль з пустымі рукамі. І бяруць тут не кнігу наогул, а толькі такую, якая будзе прачытана з цікавасцю і карысцю. Поглядай сваіх бібліятэкар не навязвае, а ад таварыскай парады хто ж адмовіцца.

Бібліятэка дапамагае рабочым не толькі выбраць кнігу, а і ўсебакова разабрацца ў ёй. Арганізуе канферэнцыі чытачоў, тэматычныя вечары, агляды кніг, субяседаванні.

На літаратурных вечары, прысвечаным 40-годдзю ВЛКСМ, са сваімі ўспамінамі выступілі былыя камсамольцы. Таварыш Ацянкоў цікава расказаў пра неза-

быўную сустрэчу з Уладзімірам Ільчом Леніным, пра цяжкасці, якія давялося перанесці першым камсамольцам. Вечар ператварыўся ў сустрэчу камсамольцаў не-калькіх пакаленняў.

Чытачам запомніўся вечар, прысвечаны памяці Уладзіміра Ільча Леніна. Таварыши Голубеў, Забазліева, Сомаў проста і ярка падзяліліся ўспамінамі пра Ільча. На вечары былі зачытаны ўрыўкі з твораў Маякоўскага, Горкага.

Зусім нядына адбыўся дыспект па раману Галіны Нікалаевай «Бітва ў дарозе». Была абмеркавана ўся творчасць пісьменніцы. Спрэчкі паказалі, што чытачы бібліятэкі не абыякавы да прачытанага, што кнігі для іх — лепшы памочнік у жыцці.

Цікава прыйшлі таксама літаратурныя вечары, прысвечаныя творчасці Петруся Броўкі і Івана Шамякіна.

Самае каштоўнае ў тым, што бібліятэка не адрываецца ад жыцця, ад задач сённяшняга дня. Зараз усю свою работу яна звязала з дастойнай сустрэчай ХХІ з'езду КПСС.

Шмат дапамагае бібліятэцы даволі широкі актыў, асабліва А. Н. Дуева, Г. М. Гуткевіч, К. С. Кузняцова, З. Л. Янкельсон, І. П. Голубеў.

Антаніна Дэмітраўна — пажылая жанчына, але з неспакойным характарам. Калі яна за што-небудзь бярэцца, то абавязковая даводзіць справу да канца. Бібліятэка не мела дзіцячага аддзялення, і Антаніна Дэмітраўна пайшла хадайнічаць у фінадздел аб выдзяленні сродкаў.

— Ёсць бібліятэкі ў школах, — адказаў ёй.

— А вы прыезджайце ў наш пасёлак. Убачыце, колькі цікаўнай дзетвары наведвае нашу чытальню. Хіба адны школьнікі бібліятэкі могуць задаволіць яе працу да чытання?

Яна патрабавала ўвагі да дзяцей, і таварыши з фінансавага аддзела здаліся. У бібліятэцы адкрылася дзіцячое аддзяленне. Каля 700 дзяцей — яе сталыя абаненты. Тут праводзяцца і дзіцячыя ранішнікі, і спецыяльныя ранішнікі казак. За ўсё гэта горача ўдзячны маци-работніцы.

Антаніна Дэмітраўна Пазнякова працуе бібліятэкам 25 год. Здаецца, што яна нарадзілася для гэтай скромнай, але высакароднай работы. Міністэрства культуры БССР нядыўна ўзнагародзіла яе значком за выдатную работу.

Е. ЗЛОБІНА,
інструктар Мінскага гарнкома КПБ.

А ПУСЦЛАСЯ заслона заключнага канцэрта дэкады самадзейнага мас-тацтва, прысвечанай 40-годдзю Беларускай ССР.

Якія думкі навеяў канцэрт, пра што хochaца сказаць, чым падзяліца!

Творчасць — гэта радасць. Калектыўная творчасць — радасць калектыўная.

Ад агляду да агляду, ад паказу да паказу мы з'яўляемся жывымі сведкамі росту і росквіту духоўных сіл народа,

яго творчасці; народа, які захаваў у чыстасце і пранес праз вякі ўціску, бясправя, няволі і мудрасць свайго слова, і задушэўнасць песні, і поўны запалу, весялосці і гумару танец.

Сённяшняя самадзейнасць не спынілася на старых песнях. Сёння на аглядах самадзейнасці мы чуем Глінку і Манюшку, Новікава і Салаўёва-Сядога, Алоунікава і Шыдлоўскага, творы краін народнай дэмакратыі, урыўкі з класіч-



Выступае хор калгаса «Зара» Клецкага раёна.



Ансамбль песні і танца Слуцкага гарадскога Дома культуры выконвае песню «Слуцкія ткачы».

ных балетаў. Усё гэта хвалюе самадзейнасць сёння. Майстэрства ж выканання гаворыць само за сябе.


З вялікай шчырасцю адказвае ў сваёй творчасці народ на радасць разняволенай працы.

Н. Тулупава [Аршанскі раён] усхаўлена чытае свае творы «Віншую цябе, Беларусь». У лаканічных фразах, цёплых, імклівых, чуеца вялікая любоў да зямлі, якая вырасціла яе, да народа, з якім яна жыве, да партыі, якая выхавала ў ёй Чалавека.

Цудоўна лірычная песня «Аб Мінску» самадзейнага кампазітара І. Казелькі. З нейкай асаблівай лірычнасцю і напеўнасцю гаворыць ён пра веліч узнятага з руін новага Мінска [Мазырскі Дом культуры].

А вось звязно з калгаса імія Карла Маркса Антопальскага раёна. На плошчы ў 8 гектараў яно сабрала па 1 680 ц кукурузы з гектара. З прывабнымі ўсмешкамі, самі ўражаныя поспехамі сваёй працы, запрашаюць вас калгасніцы ў складзеных імі частушках у госці, каб паглядзелі на вырашаную імі 4-метровую кукурузу. І гэтыя частушкі падхоплівае калектыў Віцебскага РДК [кіраунік О. Парні]. У гарачым танцы «Дарогу кукурузе».

Шмат гумару ў прыпейках «Аб жывёлагадоўлі», якія выконваюць даярка і свінарка Шчарбакова і Філатава [Гародзіцкі раён]. Цудоўна праспявалі яны аб



тым, як на просьбу салдат яны падаілі трох кароў і напаілі малаком 2 палкі.



Калектыў будтрэста № 5 — тынкоўшчыкі, моляры, бетоншчыкі сваім выступленнем упрыгожылі канцэрт, выканавуышы ў плане народнага гучання рускія і беларускія песні.

На сцэне — сям'я Банько [Івацэвіцкі раён]: бацька, маці і троє дзяцей [адзін



→
Выступае сям'я музыкантаў з Івацэвіцкага раёна:
А. Банько, яго жонка і
трое дзяцей.

Беларускі народны танец «Бульба». Выконвае танцевальны калектыў Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі.



най групай, пад запеў старэйшага, яко-
му даўно за 60, яны развесялі пуб-
ліку, выканавыши старадаўнія беларускія
жартоўныя песні.

Цяжка пералічыць усю разнастайнасць
жанраў, выканавучы стыль, змест кан-
цэтра. Тут паветраныя акрабаты і ма-
стацкае чытанне, аркестры (народныя,
змешаныя, сімфанічныя, духавыя) і ва-
кальныя ансамблі, салісты-інструмен-
талісты і танцоры, спевакі і мастацкі
свіст... Усё гэта творча радуе.

А вось танцевальны калектыў Палаца
культуры імя Леніна ст. Гомель (кіраў-
нік А. Рыбальчанка). Яго выступленне—
«Беларусь у сям'і братніх рэспублік»—
ахарактарызавала сілу нашага сацыялі-
стычнага ладу, дружнью сям'ю народаў
Савецкага Саюза.

І няхай сабе дзе-колечы парушана
выразнасць лініі танца, няхай сабе вуха
з прафесіянальнай прыдзірлівасцю ўла-
віла нечыстоту гучання, недастаткова
тонка падгрыміраваны твар, няхай у не-
чым парушаны стыль касцюма—глядач
усё дараўаў, а часам і не заўважыў за
шчырасцю, сапраўднай адданасцю мас-
тацтву свайго народа гэтых недахопы.

З цікавасцю, творчым запалам мы
праслушалі заключны канцэрт дэкады.
Ён уліў у нас новыя сілы.

Веру — народныя таленты запаляць



«Ты, чырвоная каліна» выконвае аркестр
цимбалістаў калгаснікаў Асіповіцкага
раёна пад кіраўніцтвам Л. Самарадавай.

новыя светачы натхнення, і савецкае
мастацтва, самае перадавое, папоўніцца
новымі творамі, імёнамі сапраўды на-
родных творцаў новага жыцця ў імя на-
шай светлай будучыні.

Л. АЛЕКСАНДРОЎСКАЯ,
народная артыстка СССР.

эта радасць

САВЕЦКАЯ ШКОЛА НА НОВЫМ ЭТАПЕ

ДРУГАЯ сесія Вярхоўнага Савета СССР, якая адбылася 22—25 снежня 1958 г., прыняла закон «Аб умацаванні сувязі школы з жыццём і аб далейшым развіцці сістэмы народнай адукацыі ў СССР». Цяжка пераацаніць значэнне гэтага дакумента. Яшчэ задоўга да гэтага па ўсёй нашай краіне адбылося ўсенароднае абмеркаванне тэзісаў Цэнтральнага Камітэта КПСС і Савета Міністраў СССР.

Тэзісы «Аб умацаванні сувязі школы з жыццём і аб далейшым развіцці сістэмы народнай адукацыі ў СССР» выклікалі гарачае ўсенароднае адабрэнне і шырока абмяркоўваліся на старонках друку і шматлікіх сходах.

Важную ролю ў нашай краіне адыгрываюць спецыялісты розных галін народнай гаспадаркі і культуры, выхаваныя ў сярэдняй і вышэйшай школе. Аднак наша школа, хоць і мае вялікія дасягненні, усё яшчэ адстае ад патрабаванняў камуністычнага будаўніцтва. У законе ўказаны, што галоўным яе не-дахопам з'яўляецца адрыў навучання ад жыцця.

Вучні сярэдняй школы да гэтага часу набывалі агульную адукацыю, неабхідную для паступлення ў вышэйшую навучальную ўстанову. Калі дагэтуль такі напрамак у навучанні ў пэўнай меры адпавядаў патрабаванням жыцця, то зараз перад сярэдняй школай ставіцца задача — рыхтаваць сваіх выпускнікоў не толькі да паступлення ў ВНУ, але галоўным чынам да практычнай дзеянасці ў розных галінах народнай гаспадаркі і культуры.

Цяпер у вышэйшую навучальную ўстанову, уключаючы завочную і вячэрнюю адукацыю, паступае кожны год прыкладна 450 тысяч чалавек. У сувязі з няспынным ростам колькасці выпускнікоў сярэдняй школы значная частка іх застаецца па-за сценамі ВНУ. З 1954 па 1957 год не паступіла ў ВНУ і тэхнікумы звыш 2,5 мільёна выпускнікоў сярэдняй школы. Многім юнакам і дзяўчатаам цяжка паступіць на работу, бо яны не ведаюць вытворчасці, што стварае нездаволенасць у значайнай частцы моладзі і бацькоў.

М. С. Хрушчоў на XIII з'ездзе камсамола гаварыў: «Кожны юнак, кожная дзяўчына павінны ведаць, што, вучачыся ў школе, ім трэба рыхтаваць сябе на працы, да таго, каб ствараць каштоўнасці, карысныя для чалавека, для грамадства. У кожнага, незалежна ад становішча яго бацькоў, павінна быць адна дарога — ісці вучыцца і, навучыўшыся, — працаваць».

Перабудова сярэдняй і вышэйшай школы пойдзе ў напрамку іх актыўнага ўдзелу ў камуністычным будаўніцтве, спалучэння навучання з вытворчай працай.

Сярэдняя адукацыя будзе падзяляцца на два этапы: абавязковая восьмігадовая школа замест цяперашніх сямігадовых і трохгадовых школ для завяршэння пэўнай сярэдняй адукацыі на базе няпоўнай сярэдняй восьмігадовой школы.

Восьмігадовая абавязковая няпоўная сярэдняя школа будзе стаяць значна вышэй сямігадовай. Яна дасць вучням куды большы аўёт агульнаадукацыйных ведаў і разам з тым пэўную падрыхтоўку да працоўнай дзеянасці. Для дзяўчынок будуть улічаны асаблівасці жаночай працы; у прыватнасці, мяркуеца ўвесці такую дысцыпліну, як дамаводства. Значна палепшицца фізічнае і эстэтычнае выхаванне моладзі, пашырацца розныя формы самадзейнасці ў галіне тэхнікі, мастацтва, спорту, турызму, узмоцніца работа па выхаванню ў вучняў навыкаў культурных паводзін у школе, сям'і, на вуліцы, на людзях.

Уся моладзь, скончыўшы восьмігадовую абавязковую школу, будзе ўключана ў працоўную дзеянасць

на прадпрыемствах, у калгасах, саўгасах або ў іншых галінах народнай гаспадаркі і культуры. Гэта створыць роўныя для ўсіх грамадзян адносіны да вучэння і працы.

На другім этапе навучання моладзь будзе атрымліваць поўную сярэднюю адукацыю, якая дае права на паступленне ў вышэйшую навучальную ўстанову і пэўную прафесіянальную падрыхтоўку. Прадугледжана некалькі форм навучання на гэтым этапе.

Першы, асноўны шлях — навучанне ў школах рабочай і сельскай моладзі, якое спалучаецца з вытворчай працай. Тут вучні атрымаюць папярэднюю прафесіянальную падрыхтоўку. Гэтыя школы могуць быць зменнымі, вячэрнімі, сезоннымі (у сельскіх мясцовасцях) і завочнымі. Тыя, хто пакажа поспехі ў вучэнні, будуць мець скарочаны рабочы дзень або вызвалицца на 2—3 дні ў тыдзень ад работы на вытворчасці. Разам з набыццём поўнай сярэдняй адукацыі моладзь будзе ўдасканалаўваць і паглыбляць сваю прафесіянальную падрыхтоўку. Тэрмін навучання ў гэтих школах трохгадовы.

Другі шлях атрымання сярэдняй адукацыі — гэта паступленне пасля восьмігадовай школы ў політэхнічную з вытворчым навучаннем (тыпу школ фабрычна-заводскага і сельскагаспадарчага вучнёства). Тут навучанне будзе спалучацца з вытворчай працай на бліжэйшых прамысловых прадпрыемствах, у калгасах, саўгасах, РТС. Выпускнікі побач з закончанай сярэдняй адукацыяй атрымаюць прафесіянальную падрыхтоўку для работы ў адной з галін народнай гаспадаркі ці культуры.

Трэці шлях — навучанне ў тэхнікумах на базе восьмігодкі. Тэхнікумы будуць даваць побач з агульнай сярэдняй адукацыяй званне спецыяліста сярэдняй кваліфікацыі ў пэўнай галіне.

Далейшае пашырэнне набудуць школы-інтэрнаты, якія апраўдалі сябе на практыцы. Яны могуць быць як няпоўнымі сярэднімі (восьмігадовымі), так і адзіннадцатагодовымі поўнымі сярэднімі школамі. Старэйшыя класы будуць арганізоўвацца таксама



Другі год працуе Ветрынская сярэдняя школа (Віцебская вобласць) па новай праграме. Вучні, апрач асноўных агульнаадукацыйных прадметаў, вывучаюць асновы сельскагаспадарчай вытворчасці, машыназнаўства, электратэхніку, асновы раслінаводства. Многія юнакі і дзяўчатаы набудуць спецыяльнасці шафёраў, трантарыстаў, тонараў.

На здымку: выкладчык машыназнаўства Вікенцій Васільевіч Шылко вядзе заняткі з групай дзесяцікласнікаў па вывучэнню аўтамабіля.

Фота С. Капелькі.



На ўроці дамаводства. Дзяўчынкі пятых і сёмых класаў Брэсцкай сярэдняй школы № 1 вывучаюць новы прадмет — дамаводства. Пад кіраўніцтвам педагога Тацяны Сямёнаўны Астроўка яны вучачца шыць, гатаваць снеданне, сервіраваць сталы. На здымку: дзяўчынкі з дапамогай Т. С. Астроўка вучачца сервіраваць стол.

і асобна ад восьмігадовых школ. Гэтыя класы павінны працаваць па планах працоўнай політэхнічнай школы з вытворчым навучаннем.

Рэарганізацыя сярэдняй школы будзе праведзена на працягу некалькіх год. Па новых планах пачнуць працаваць з наступнага навучальнага года пятая і першыя класы, для астатніх класаў будзе захаваны ранейшыя планы з узмацненнем працоўнай падрыхтоўкі вучняў. Такім чынам, за некалькі гадоў пройдзе канчатковая рэарганізацыя няпоўнай сярэдняй школы. Будуць карэнным чынам перагледжаны вучэбныя планы і праграмы ў напрамку набліжэння школы да жыцця, уключэння школьнікаў у прадукцыйную працу. Разам з тым павысіцца агульнаадукацыйная падрыхтоўка вучняў. Перабудова сярэдняй школы будзе мець вялікае значэнне для далейшага матэрыяльнага і духоўнага росту нашага народа,

створыць умовы для карэннага палепшання выхавання актыўных будаўнікоў камунізма.

Побач з перабудовай сярэдняй агульнаадукацыйнай школы намечана далейшае палепшанне справы прафесіянальнай адукацыі, планамернай і арганізаванай падрыхтоўкі кваліфікованых рабочых і працаўнікоў сельскай гаспадаркі. Замест школ фабрычна-заводскага навучання, рамесных, чыгуначных і іншых вучылішчаў працоўных рэзерваў, профтэхшкол і школ фабрычна-заводскага вучнёўства, якія ўжо не адпавядаюць узросшым патрабаванням сучаснай прамысловасці і сельскай гаспадаркі, кваліфікованыя рабочыя для розных галін вытворчасці, а таксама работнікі гандлёвых і культурна-бытавых арганізацый будуць рыхтавацца ў дзённых і вячэрніх спецыялізаваных гарадскіх прафесіянальна-тэхнічных вучылішчах з тэрмінам навучання ад аднаго да трох год. Падрыхтоўка ж кваліфікованых механізатарап, будаўнікоў і іншых работнікаў сельскай гаспадаркі будзе ажыццяўляцца праз сельскія прафесіянальна-тэхнічныя вучылішчы з тэрмінам навучання ад аднаго да двух год. У прафесіянальна-тэхнічных вучылішчы будуць прымацца скончыўшыя восьмігадовую няпоўную сярэднюю школу.

На базе восьмігодкі і поўнай сярэдняй школы будуць працаваць тэхнікумы, у якіх побач з агульнаадукацыйнай падрыхтоўкай будзе ўзмоцнена спецыяльная падрыхтоўка і сувязь з вытворчасцю.

Развіццё вышэйшай школы намечана пераважна па лініі вячэрній і завочнай адукацыі. У вышэйшую навучальныя ўстановы будуць прымацца ў першую чаргу асобы, якія маюць стаж практичнай работы. У стацыйнарных ВНУ навучанне таксама будзе ў той ці іншай форме спалучацца з працай на вытворчасці па спецыяльнасці.

Перабудова сярэдняй і вышэйшай школы, яе набліжэнне да жыцця з'явіцца новым этапам культурнага будаўніцтва ў нашай краіне, забясьпечыць падрыхтоўку ўсебакова адукаваных людзей, здольных да самаадданай працы на карысць грамадства, актыўных будаўнікоў камунізма.

**Н. ГУРСКІ,
кандыдат філалагічных навук.**

Слова маци

Мне, простай савецкай маці траіх дзяцей, хочацца далучыцца да думкі ўсіх савецкіх людзей і ад усёй душы падзякаваць партыі і ўраду за іх клопаты аб людзях, аб выхаванні моладзі ў камуністычным духу.

Усе мы, маці сваіх дзяцей, згодны з тым, што існуючая да гэтага часу сістэма выхавання нашых дзяцей сябе перажыла і далей патрабуе сур'ёзных змен. Нельга было не назіраць таго факту, што многія выпускнікі 10 класаў і вышэйших навучальных установ выходзілі са сцен школ і інстытутаў беларучкамі, не прыдатнымі для простай будзённай працы.

У пошуках лёгкай працы, з пагардай гледзячы на чар-

навую работу, сотні і тысячи юнакоў і дзяўчат гадамі сядзелі на шыі сваіх бацькоў, шукаючы, як бы дзе ўладзіцца хоць невялічкім «канцылярыстам» або паступіць зноў куды-небудзь вучыцца, абы толькі далей ад работы ў калгасе, на прадпрыемстве.

Карыстаючыся шырокімі правамі савецкай Канстытуцыі, якая адкрывае шырокую дарогу ў навуку нашым дзесям, некаторыя з нас, бацькоў, захапляліся аднымі бокамі справы — як бы дашь агульныя веды, большы кругагляд свайму дзіцяці па агульнаадукацыйных прадметах, як бы больш класаў скончыў сын ці дачка. За-хапіўшыся гэтым, не абцяжарвалі сваіх дзетак будзённай працай, вызвалялі іх на-

ват ад самай простай чарнавой работы. А школа, у сваю чаргу, не прышчэпівала любоў да працы.

Зараз з гэтым будзе скончана. Сесія Вярхоўнага Савета СССР вырашила змяніць сістему навучання ў школах. Яе мудрае раешэнне можна толькі вітаць і радавацца за тое, што новая сістэма навучання дасць магчымасць рыхтаваць дастойную змену, сапраўдных будаўнікоў камунізма, здольных справіцца з усякай работай.

Я заўсёды імкнуся прывіваць дзесям любоў да працы, бо сама яе люблю, пазнала яе з малых год. Гэта адбіваецца на харектары маіх дзяцей. Старэйшы мой сын, Анатоль, скончыўшы 7 класаў, паехаў у школу ФЗН у г. Ленінград. Пасля яе ён атрымаў 4 разрад цесляра і

першым эшалонам адправіўся па пущёўцы камсамола на асвяшчэнне цалінных земель. Там ён прайшоў гадавыя курсы механізатарап шырокага профілю і доўгі час працаваў трактарыстам. Вярнуўшыся дамоў, ён уладзіўся працаваць у РТС, дзе набыў яшчэ прафесію шафёра. Я ганаруся тым, што мой сын можа трymаць сякеру ў руках, вадзіць камбайні, трактары, аўтамашыны ўсякіх выпускаў, ганаруся яго працавітасцю, дысцыплінаванасцю, паслухмяненасцю. Днямі яго прызываюць ў рады Савецкай Арміі. Спадзяюся, што і там ён вытрымае любяя цяжкасці ў баявой падрыхтоўцы, а калі спатрэбіцца, і ў бай за гонар сваёй Радзімы.

Ад шчырага сэруца ўхваляю перабудову школы.

П. І. КАРОТКІХ

Чачэрск,
Гомельская вобласць.

Якіс павінна быв СЯБРОУСТВА

Водгукі на пісъмы, змешчаныя
у № 11 за 1958 г.

Па шчырасці

Нядайна мы прачыталі
пісъмо дзяўчат вёскі Студзянец, прысланае імі ў рэ-
дакцыю часопіса «Работні-
ца і сялянка», і выказываем
свае меркаванні.

Выбачайце, дарагія дзяў-
чата вёскі Студзянец, што
мы, хлопцы, надумалі вы-
казаць свае меркаванні па
зместу Вашага пытання. Жывем мы цяпер у горадзе.
Але лепшыя часыны наша-
га юнацтва прыйшли ў род-
най вёсцы, дзе мы пазналі
першыя пачуцці сяброўства.
Дарагія дзяўчата! У адносі-
нах паміж юнаком і дзяўчы-
най не можа быць якіх-не-
будзь агульных правіл. Не
можа і не павінна быць. Ад-
носіны паміж юнаком і дзяў-
чынай складаюцца на праця-
гу іх сяброўства. І многае,
вельмі многае ў гэтых адно-
сінах залежыць ад дзяўчыны.
Калі ў дзяўчыны скромная
вопратка, калі і на людзях
яна паводзіцца скромна,
які ж хлопец не зверне на
гэта ўвагі, не ацэніць і не
стане паважаць такую дзяў-
чыну. Праўда, зверне ён
увагу і на такую, якая апра-
наеца па модзе, хоць ні-
чога ў тым не разумее, раз-
малюе губы, шокі, бровы і
ідзе ў клуб на гулянку, каб
сваймі паводзінамі і выгля-
дам прывабіць прысутных.
Увагу на яе звернуць, але
паважаць не стануть, бо на
такую і глядзець прыкрана.
Дык хіба ж з такою можа
быць сапраўднае сяброў-
ства?

Хоць мы і хлопцы, але па
шчырасці, не апраўдаем
тых хлопцаў, якія не стара-
юцца паводзіцца сябе з дзяў-
чатамі так, як патрэбна ў
сацыялістычным грамадстве.

Дзяўчата! Вы павінны
мець жаночную гордасць. Яна
вельмі патрэбна ў абыход-
жанні з хлопцамі.

**КАСЦЮКЕВІЧ М. П.,
ЛУЦЭВІЧ Я. М.**

г. Мінск.

Мае меркаванні

Прачытаўшы «Адказ сяб-
ру», я вырашыла таксама
выказаць Вам, тав. Ластаў-
кіна, свае меркаванні.

Н. ВОІНАВА

г. Магілёў.

Я не ведаю Вас, але з
Вашага пісьма, змешчанага
у часопісе, пазнаёмілася з
разумнай, чулай і сур'ёзнай
дзяўчынай. Вы правільна
разабраліся ў лёсе Вашага
сябра. Ён памыліўся ўжо
аднойчы, ажаніўшыся «вы-
падкова», як ён гаворыць,
на незнаёмай Вам дзяўчы-
не. Сваймі паводзінамі ў ад-
носінах з А. М. Вы праду-
хілі другую яго памыл-
ку — кінуць сям'ю, асіра-
ціць сына. Правільна адка-
залі Вы свайму школьнаму
сяbru: «Для шчасця сына
трэба паважаць і яго маці.
Калі кахаць не ўмееш...». Я
лічу, што Ваш учынак —
дастойны прыклад для мно-
гіх маладых людзей.

Пазнаёмілася па пісьму і
з Вашым сябрам. Яму мож-
на паспачуваць, што ён так
лёгкадумна падыйшоў да
важнага жыццёвага пытания
(іменна лёгкадумна, бо хут-
ка расчарараваўся ў свай
жонцы). Відаць, ён слаба-
вольны чалавек. Цяпер ён
не павінен задумвацца над
тым, як кінуць сваю жонку
і сына, каб зноў звязаць
свой лёс з Вамі. Зараз ка-
рысней падумаць аб умаца-
ванні сваёй сям'і. Навошта
паўтараць памылку, лепш з
розумам выправіць першую.
Хіба вінаваты яго сын, што
яго бацька так лёгка прамя-
няў сапраўдную дружбу з
Вамі на першае захапленне?

Пытанне аб каханні і
дружбе ў нас часта асвятля-
еца ў кінафільмах і літа-
ратурных творах. Трэба бы-
ло да жаніцьбы падумаць
Вашаму сяbru, ці можа ён
жыць без Вас. Вельмі поз-
на ён ацаніў Вашу дружбу.

Ваша жонка, тав. А. М.,
зразумее Вас, калі Вы да-
је будзеце адносіцца з па-
вагай. Як маці Вашага дзі-
цяці, я думаю, яна будзе ім-
кнунца не саступаць з пра-
вільнага шляху ў сямейным
жыцці. У сваёй жонцы Вы
будзеце мець сапраўдную
сяброўку жыцця. Не такая
ўжо дрэнная Ваша жонка,
трэба толькі на жыццё гля-
дзець весялей. У Вас зараз
адзін выход — не шукаць
новае шчасце, а самому яго
будаваць.

Камсамольскае

Вяселле



Нядайна ў калгасе імя Карла Маркса Антопальскага раёна
Брэсцкай вобласці спраўлялася камсамольскае вяселле.
Маладыя — знатная звенявая па кукурузе Мар'я
Калтунчык, звяно якой атрымала рэкордны ўраджай зялёнай
масы кукурузы — па 1 680 цэнтнеру з кожнага гектара на
плошчы ў 8 га, і Рыгор Калтунчык — навучэнец Драгічынскай
школы механізацыі.

На здымках: сяброўкі Ніна Кузьміч, Поля Сахацкая і сястра
Мар'і — Надзея падрыхтоўваюць маладую да вяселля.

Мар'я Калтунчык і Рыгор Калтунчык едуць у аўтама-
шыне рэгістраваць свой шлюб.

Сакратар райкома камсамола Лявонцій Рындзюк уручае
маладожонкам падарунак.

Усе жадаюць Мар'і і Рыгору шчасця ў жыцці.

Фота В. Германа.

ГЛЫБОКІ ЧАЛАВЕЧЫ РОЗДУМ

«Цудатворны». Так называецца новая аповесць В. Цендракова, надрукаваная ў 5 кнізе часопіса «Знамя».

Усё гэта здарылася ў ясны веснавы дзень. Родзька Гуляеў, вучань пятага класа Гумнішчанскай школы, выцягнуў з размытага ракой абрыву напаўгліную скрыню, у якой аказаўся старадаўні абраз. Знаходка расчаравала Родзьку: ён думаў, што ў скрыні скаваны які-небудзь дзівосны скарб. Такога добра і ў бабкі цэлы кут. Але знаходка ёсьць знаходка, якая б яна ні была, ёю вартапахваліцца.. Не падазраваў тады Родзька, якую злавесную ролю адыграе ў яго жыцці цёмная, як бы закураная дошка, на якой ледзь прыкметна выступае светлы твар з белымі вочнымі яблыкамі і прымым, нібы шворань, носам.

Калі Родзька з'явіўся дадому і паказаў сваю знаходку маці і бабулі, прозванай на сяле Грачыхай, тыя ўспудзіліся. Нечакана аказалася, што закураная дошка — вялікая каштоўнасць, што яе некалі ўкралі з царквы, і лічылася, што яна бяскледна знікла. Легенда гаварыла, што вельмі даўно, год ста пяцьдзесят або дзвесце таму назад, знайшоў гэты абраз на балоце, сярод пнёў, пастушок Панцеляймон. «Пастушок тут жа перад ім апусціўся на калені і памаліўся аб здароўі хворай маці, якая вось ужо шмат год і зім не злазіла з печы. Калі ён прышоў увечары дадому, то ўбачыў, што маці, творачы малітвы, ходзіць па дварэ, ладзіць спарахнелы паркан. Абрэз аказаўся цудатворным».

Так Родзька, сам таго не ведаючы, уваскрасіў адну з наўных легенд, якім так багата была некалі цёмная і няшчасная зямля руская. І началося для Родзькіх жыццё, поўнае незразумелых, абразлівых і цяжкіх падзеяў. Перш за ўсё на радасць і гонар фанатычнай бабулі Грачыхі, гумнішчанская калгас каторы ўжо год не збярэцца паставіць новы клуб, сельская бібліятэка знаходзіцца ў адным пакоі з сакратаром сельсавета, а тут колькі вам трэба: сто тысяча, дзвесце, трыста — калі ласка, не шкода сродкай для выгоды бабкі Грачыхі, каб не бегала за дванаццаць кіламетраў да ўсяночнай, мела храм пад бокам, без асаблівых клопатаў несла туды свае працай і эканоміяй здабытыя пячаткі». Ясна, што барацьба за душы веруючых — гэта барацьба за існаванне, бо хто будзе карміць айца Дэмітрыя, калі не застанецца на зямлі ніводнага фанатыка хрыстовай навукі.

Вартапахваліцца гэта святая рэліквія, вакол яе адразу ж згрупавалася ўсё, што было на вёсцы дурнога, злога або хітрага. Да абраза душой прыпала тупая, фанатычная да жорсткасці бабка Грачыха, розныя абымшэлья ў невуцтве бабкі Домны, Дар'i, Секлетэi, Жарабіхi, Агнія Ручкіна, якая расплылася ад лянаты і ныцця, баязлівы, нікчэмны дзядок Сцёпа Казачок, хітры пранырлівы Мякішаў са сваёй марнай плаксухай-жонкай, брудны п'янчужка Кіндзя і вялікі дыпламат айцец Дэмітры. На першы погляд можа здацца, што няма ў тым нічога страшнага. Купка нікчэмных, нікому не патрэбных людзей верыць наўным казкам, ну і няхай сабе верыцца на здароўе. Аднак, калі глянцуць глыбей, то ўсё гэта не так ужо і бяскрыўдана. А Варвара? Хіба не маці з яе «рэлігійнай пропагандай» атруціла ёй душу вечным страхам і сумненнімі? А камсамолка Фрося Кастылёва, якая вянчалася ў царкве? А Родзька, чыё жыццё амаль не загубіла рэлігійная бабка? Не, зусім гэ-

та не так ужо проста, як можа здацца на першы погляд.

Вось над гэтым і задумайся пісьменнік. Сваёй аповесцю ён прабуе падказаць нейкія шляхі барацьбы. І няхай аповесць не дае вычарпальнага адказу на пытанне, але ў ёй ёсьць галоўнае: яна раскрывае сапраўдную сутнасць рэлігійнага фанатызму, пераконвае ў тым, што царква не абыякава да сімпатый моладзі, што яна вядзе і будзе весці сваю барацьбу, няхай сабе асцярожна, павольна, але тым небяспечней і каварней...

Сутнасць гэтай палітыкі вельмі трапна паказаў пісьменнік праз вобраз айца Дэмітрыя. З выгляду паважны стары з сівымі да блакіту валасамі і барадой, ён дзейнічае тактычна, разумна, з падыходам, улічваючы піхалагічныя асаблівасці кожнай асобы. Спрытна прыкрыўшыся законам аб свабодзе вераўвізнання, ён гаворыць, што вера не з'яўляецца небяспечнай для дзяржавы, хутчэй наадварот. Не можа ён не ведаць, што старая Грачыха сілай, літаральна за валасы цягне ўнука ў святыя праведнікі, але яму выгадна гэтага не заўважаць, і ён не заўважае. Айцец Дэмітры ўсё вельмі добра бачыць і готовы выкарыстаць любое ўпушчэнне ўлады. «Гэта не толькі божы агітатор, ва славу господа дзейнічае не аднымі словамі. Гумнішчанская калгас каторы ўжо год не збярэцца паставіць новы клуб, сельская бібліятэка знаходзіцца ў адным пакоі з сакратаром сельсавета, а тут колькі вам трэба: сто тысяча, дзвесце, трыста — калі ласка, не шкода сродкай для выгоды бабкі Грачыхі, каб не бегала за дванаццаць кіламетраў да ўсяночнай, мела храм пад бокам, без асаблівых клопатаў несла туды свае працай і эканоміяй здабытыя пячаткі». Ясна, што барацьба за душы веруючих — гэта барацьба за існаванне, бо хто будзе карміць айца Дэмітрыя, калі не застанецца на зямлі ніводнага фанатыка хрыстовай навукі.

Айцу Дэмітрыю процістайць у аповесці старая заслужаная настаўніца Параскева Пятроўна. Добра ўсведамляючы сутнасць палітыкі царквы наогул і айца Дэмітрыя ў прыватнасці, яна не мае намеру адступіць перад цёмнымі сіламі, кінуць свайго вучня Родзьку Гуляеву на волю лёсу. Калі айцец Дэмітры ёй заўляе: «Мы нікога, Параскева Пятроўна, не цягнем да праваслаўнай веры за вушки», яна адказвае: «Калі б вы цягнулі за вушки, тады наша размова была б больш простай. Вы існуеце, гэтага ўжо даволі!». Так, гэтага даволі, каб існавала бабка Грачыха, каб яна ў лютасці сваёй атупляла свядомасць Варвары і каб Варвара, даведзеная маці да поўнай няздольнасці думаць і меркаваць, калечыла жыццё адзінаму сыну Родзьку. Цэлы злавесны ланцуг, пачатковое звязано якога — царква, свяшчэннік.

Родзьку сілай надзелі крыж на шию, Родзьку не пускаюць ні да стала, ні ў школу, пакуль ён не перахрысціць ілба. Родзьку акружыў рой шамкаючых бабулек і нікчэмных істот, якія абвясцілі яго сваім святым. На вуліцу сорамна па-

казацца Родзьку Гуляеву, пацымнелі для яго ранейшыя хлапечыя радасці. Сапраўднае, велізарнае гора аглушыла і прыдышыла хлопчыка. А яшчэ зусім нядайна ўсё на свеце было так добра, і будучыня абяцала яму новыя радасці. Родзька марыў стаць мараком, бясстрашна пераплываць моры і акіяны. А цяпер які ж ён марак з крыжам на шыі? Усё страчана, растаптана, забіта. Па-дзіцячаму мяркуючы, што ўся бяды ў праклятай дошцы-абразе, Родзька ў прыпадку роспачы ўдарыў цудатворнага сякерай. Жорстка збіты бабкай, Родзька кідаецца ў рэчку. Чаго ж вартапахваліцца ад якой, хлопчык не бачыць іншага выйсця, апрача самагубства?

Уся аповесць — глыбокі чалавечы роздум: як быць, якія ўжыць дзейныя захады? З аднаго боку, безумоўна, мае рацыю загадык аддзела пропаганды і агітациі Кучын, які гаворыць: «Старыя прыёмы — скапіць папа за бараду і вытурыць яго з храма — даўным-даўно асуджаны як шкодныя. Цяпер мы ідзем у наступленне на рэлігію не лобавай атакай, а павольным, паступовым націкам. Нельга за год, за два, нават за дзесяцігоддзі знішчыць тое, што ўрасцала тысячагоддзя. Стогадовае дрэва не паваліш ударами кулака, яго трэба падкопваць знізу, з карэння». Усё гэта правільна, правільна і тое, што найлепшая барацьба з рэлігіяй — гэта заможнае жыццё, кіно, электрычнасць, радыё, клубы. Недарма ў перадавых калгасах няма веруючых сярод моладзі, ды і сярод старых застаетца іх ўсё менш. З усім гэтым не можа не згадзіцца і Параскева Пятроўна. Але хіба можна кіравацца толькі гэтым меркаваннем? Трывожна і патрабавальна гучыць пытанне Параскевы Пятроўны, звернутае да Кучына: «Але што нам рабіць цяпер? Што рабіць з Родзем Гуляевым? Я ж, яго настаўніца, не могу супакоіцца размовамі аб паступовым наступленні на рэлігію?». Разам з Кучынам яна знаходзіць способ выратаваць Родзьку, вырвашы яго з-пад улады бабкі. І не толькі Родзьку, але і Варвару, якая пад уплывам перажытага як бы прачнулася душой, набыла дар самастойнага мыслення. Калі Родзька паправіцца, яна пойдзе разам з ім ад маці і будзе жыць з ім асобна.

Канец гэтых як быццам нічога не вырашае ў плане пастаўленай проблемы. Але гэта няправільна. Рашэнне, калі ўдумацца, ёсьць. Можа быць, яно і не адзіна правільнае, але ў кожным разе заслугоўвае ўвагі. І вось аб чым яно гаворыць. Так, рэлігія з часам адамрэ, як адміраюць усякія забабоны. Але мы не можам чакаць склаўши руки. Мы павінны ўжо сёння, зараз актыўна адбіваць любяя вылазкі чужога нам ідэала-гічнага лагера, якія скажаюць свядомасць і жыццё нашых людзей. Кожны з нас у падобных выпадках аваязаны паказаць сябе чалавекам непрыміральным, гатовым змагацца да перамогі, як змагалася за Родзьку яго настаўніца Параскева Пятроўна.

ПАЙШЛІ госці. За цёмным акном у апошні раз да неслася плаксіза:

— Ножанькі мае, ножанькі...

Бабка прыняла свечкі з абраза, пагасіла лямпу. У кутку засталася лампадка; на ўсю цёмную хату толькі яна адна лунала ў паветры зеленкаўтым сонным матылём.

То хрысцячыся, то застызаючы з бязмоўным шэптом на губах, то з размаху схіляючыся да падлогі, бабка памалілася перад сном.

Проста скроены чалавек. Наадбізала паклонаў, буркочучы і крэкчуцы, узбралася на прастылую печ, соладка вожкаючы, выпрастала там косці, і праз момант пачуўся густы храп...

Затое Варвара, падаткнушы коўдру, споўзшую з Родзькі, што раскідаўся ў сне, у адной кашулі, распусцішы па спінне валасы, апусцілася голымі каленямі на халодную падлогу, зачараўана ўставілася на нерухомы агеньчык лампадкі.

Хрыпіц старая Грачыха за сцяной. За акном прашумеў венер у маладым лісці чаромхі. Здалёк спрасонку гаркнуў певень, але, відаць, несвоечасова: ніхто яму не адгукнуўся. Ціха.

Варвара склада лодачкай на грудзях рукі, начала бязладна шаптаць:

— Божа літасці... Мікола-ўгоднік.. У вечнай трывозе жыву... Дапамажы і прывядзі да разуму мяне...

Кожны вечар, накіраваўшы твар у кут, застаўлены аброзамі, Варвара шэпча: «Дапамажы, божа!»

І так ужо шмат год.

Калісьці, у дзеўках, нічога не баялася, не заглядвалася са страхам у заўтрашні дзень, не верыла ні ў бога, ні ў чорта, за стол садзілася, не перахрысцішы ілба, на буркатню маци, старой Грачыхі, адказвалася:

— Хопіць ужо ныцы! Адышла цяпер мода, хрысціся сабе на здароўе, калі падабаецца...

Самай вялікай трывогай у той час было — прыйдзе ці не прыйдзе Сцяпан на абрый, да спарахнелай бярэзіны. Ішла вайна, хлопцаў на вёсцы было не густа; ён таксама ў адпачынак прыехаў пасля шпіталю, кульгаў на параненую нагу. Вейкі ў яго былі, што ў дзяўчыны, очы цёмныя, ласкавыя, на гітары іграў, падпяваў: «Распрастайся, жыта гонкае, тайну свята захавай...» Сам у гэты час хітравата пасмейваўся... Нямала ў Гумнішчах маладых дзевак, але і яна, Варвара, была не з апошніх — не рабая, не крывабокая; бывала, прытуліца Сцяпана да высокіх грудзей — замрэ, як дзіця. Страшэнная вера ахоплівала тады — ніякая сіла не адарве яго. «Распрастайся, жыта гонкае...». За цэлы месяц, пакуль Сцяпан Гуляеў жыў у адпачынку, не прапусцілі ніводнай ночы. Нічога тады не баялася Варвара, ні ў каго не збрілася прасіць дапамогі, памятаць не памятала бога...

Але вось скончыўся тэрмін, праводзіла Сцяпана. Не саромячыся, як жонка, перад усёй вёскай вісела на шыі, плакала ў глас: «На ка-аго-о ты мяне-е пакіда-аеш!»

Праводзіла, і вось тут якраз начала задумвацца: ці вернецца, на фронт жа паехаў, дзіця будзе, старава маці — па дому толькі памочніца, раптам ды прыдзеца кукаваць саламянай удавою? Вярнуць бы! Калі б можна, на карачках праз лясы, рэкі, гарады папаўзла да яго. Як

Чудаўоры

В. ЦЕНДРАКОЎ

УРЫВАК З АПОВЕСЦІ

Мал. А. Кашкурэвіча.

дапамагчы?! Чым?! Сядзі, аблівайся халодным потам прыдумцы, што ўсё хутка так скончылася... Скончылася?! Не, нельга гэтага дапусціць! Нешта трэба рабіць!..

Старая Грачыха бачыла ўсё, не перастаючы павучала:

— Хопіць мучыць сябе. Сохнеш ды кроў псуеш без патрэбы. Маліся лепш. Маліся! Забыла бога, вось што. Гардыня заела. І за гэтую гардыню сваю хіба такія пакуты пакутніцкія цярпець будзеш!

Нешта трэба рабіць Варвары. Страхі адольваюць. Можа, і сапраўды мае рацыю маци: ніякай іншай рады не прыдумаеш. І тады ўпершыню Варвара начала вечарамі непаслухмянымі ад хваліванняў і трывогі губамі маліць шэптом: «Дапамажы, божа!»

Ці то малітвы дапамаглі, ці сама па сабе павінна было так здарыцца, вярнуўся Сцяпан пасля дэмабілізацыі. Тыя ж бабскія вейкі, тая ж спрытная паходачка, толькі без прыкульгвання, а вочы, не тое што ранейшыя, халадней, і песеньку з хітрынкай не ўспамінаў: «Распрастайся ты, жыта...»

Напалоханая, аслабеўшая ад вечных страхаў, Варвара ўпотай прасіла: «Дапамажы, божа! Трываўская душа цяпер у Сцяпана, супакой яго, вярні мне яго ласку». Але Сцяпан не супаківаўся, зласліва бурчэў:

— Нудна тут. Акурат шэрсцю абрасцеш.

Потым нечакана сарваўся, пакаціў у горад, паступіў на мэблевую фабрыку, паабяцаўши, што, як толькі ўладзіцца, выкліча да сябе Варвару з Родзькаю.

Хто ведае, як бы павярнулася жыццё, калі б Сцяпан трывала застаўся дома. Была б сям'я, як ва ўсіх, — без шкарбінкі. Ёсьць муж і бацька, гаспадар і апора, з ім і клопаты папалам і хоць якая бяда ў паўяды. Які там страх перад заўтрашнім днём, калі побач моцнае мужчынскае плячо: ведай жыві, і бога варушыць нечага!

Але Сцяпан паехаў, і німа цвёрдай надзеі, што вернецца. Адна апора ў сямейных спраўах для Варвары — старая Грачыха. А тая сама на сябе не спадзяеца, ўсё ў бога дапамогі шукае, што ні дзень, то дзяўбё: «Маліся! Маліся! Апрадча, як у бога, ні ў каго рады не знайдзеш. Ён усемагутны!..»

І Варвара вечарамі стаяла на каленях, кланялася ў кут, застаўлены аброзамі:

— Дапамажы, божа! Маці божая, заступніца, не абыйдзі літасцю сваёй. Не загуляў бы Сцяпан на старане. Не пакватіся б на гарадскую, маляваную і пудраную...

Якая там перабегла Варвары дорогу, маляваная ці немаляваная, але Сцяпан дамоў больш не вярнуўся. Спачатку высылаў грошы і скупыя пісьмы, потым толькі грошы, ды і тыя з перабоямі.

Здарылася самая вялікая бяда, большай быць не можа. Здавалася, паколькі так вышла, чаго ўжо далей баяцца — скінь страх, азірніся цвяроза навокал. Але напалохана жыццём Варвара.

Родзька непаседай расце, дзень у дзень на рацэ прападае. Страшна, раптам ды здарыцца грэх — утопіца... Крый, божа!

Настаніца Параскева Пятроўна на яго скардзіцца: урокі нібы дрэнна рыхтует... Страшна, раптам ды вахлак вахлаком вырасце. Дай, божа, разум шалапутнаму!

Карова дрэнна паела — страшна!

Сабака наччу на месяц выў — страшна!

Раніцай дарогу чорная кошка перабегла — ох, не на дабро!

Навокал страхі божыя. Нялёгка жыць. Ратуй, Хрыстос, і памілуй ад усякай напасці.

Хрыпіц на печы бабка. Заледзянеў у нерухомасці агеньчык лампадкі, ледзь-ледзь асвятліў два шэрыя бялкі ды вузкі нос на новым аброзе. Ужо расспяваліся пеўні на волі. Вывернула душу — і на бакавую: заўтра ўставаць рана.

Варвара паднялася з каленак. Ступаючы босымі ногамі па вузлаватых ад сучкоў масніцах, праішла да ложка. Там, уваткнушы ў палінляную падушку неслухмянныя віхры, спіць Родзька. Коса свеціцца месяц на заплюшчаныя вейкі, упартыя бабчыны скулы, балячку на губе.



— Дапамажы і прывядзі да разуму мяне...

«Горанька маё... Гэта ж святы абраз яму з'явіўся... Ці на добро? Не здарылася б чаго... Другі Панцеляймон-праведнік... Цуд, ды і толькі... Аха-хочанькі!..» — Варвара соладка пазяхнула, пачала асцярожна адсоўвáць Родзьку, што скруціўся пад кóудрай:

— Пасунься, дзіцятка. Дай мамцы месцейка...

Ранкам Родзька, як заўсёды, збіраўся ў школу: заўзаў книгі і сшыткі ў старую мамыну хустку, надзеў піянерскі гальштук і, доўга слінячы далоні, разгладжваў памятыя канцы на грудзях (учора пасля школы ўвесь дзень цягаў яго скамечаным у кішэні), потым кінуўся да стала:

— Давай, бабуля, есці. А то спазнюся.

Бабка замест таго, каб праубурчэць звычайнае: «Паспееш яшчэ натрэскацца...», разагнулася ля печы, пайшла за педагогародку, хутка вярнулася, хаваючи нешта ў выцягнутым кулаку.

— А ну, дзіцятка... — паклікала яна.

Родзька з падазронасцю пакасіўся на яе асцярожна сціснуты кулак, у якім нібы варушылася жменя жывых тараканаў.

— Вось, адзень, золатца, на добрае здароўе. Хопіць ужо нехрысцем бегаць.

Перад Родзькіным носам закачаўся на тоўстай шаўковай нітцы маленькі медны крыжык. Родзька з хвіліну атупела моргай, потым заліўся чырванню ад шыі да кончыкаў вушэй, уцягнуў галаву ў плечы.

— Яшчэ чаго выдумала? Навошта мне...

— Нельга, родненкі, ты цяпер у бога на прыкмеце. Не мне, нябось, не бабцы Жарэбіце цудатворны адкрыўся. І не выдумляй, ягадка, бога гнязвіць непаслушэнствам. Ну ж, на цябе з малітваю...

Родзька яшчэ больш скурчыўся, адступіў назад:

— Не адзену.

— Ах, які ты... — Бабка працягнула руку. Родзька адскочыў; светлыя, з грачыхінскай жаўцізной вочы бліснулі зацкавана.

— Ну, чаго казлом скачаш?

— Памру — не адзену! Рабяты даведаюцца — начыста засміяюць.

— Дзеля чаго хваліцца табе перад імі? Кожны ўсяк па сабе жыве, усяк сваю душу ратуе. Хавай сабе патаёмна і радуйся.

Увайшла маці ў ту гуа завязанай хустцы, старая боты запырсканы гравю, відаць, толькі што з барапавання або ад парнікоў — уся ружовая ад хуткай хадзьбы па слáуным ранішнім халадку, у прыжмуранных вачах пад бляявай хусцінкай пазек — дабрата.

— Зноў з бабуляй не паладзіў?

Родзька кінуўся да яе:

— Мам, скажы, каб не адзязала. Навошта мне крыж. Што я, старая?.. Вось дазедаюцца ў школе...

Маці нерашуча адвяла вочы ад бабкі:

— А можа, і сапраўды не адзяваць? Сама ведаеш: у школе не пахваляць.

Бабка разагнулася, падабрала губы, сціснула ў карычнезы кулак крыжык.

— Ахоўваеш усё? Ты яму душу захавай. Гнеў божы, байдай, куды страшней, чым настаўніца вымачку дасць.

— Не гневаўся ж, маці, бог на яго дагэтуль. Нават міласцю сваёй адзначаў.

— Ой, Варка, падумай: міласць гэтая ці не асцярога? Пакуль Родзька хадзіў без адметкі, яму ўсё даравалася. А цяпер проста сорам хлопцу крыж на шыі не насыць.

Маці здавалася:


— Проста не ведаю. Што возьмеш з малога ды няцямлівага?

— Для бога што малы, што стары — усе роўныя, усе аднолькава рабы божыя. Вось зваліца бяды, інакш тады запіваеш, успомніш, што чыстую дробязь для бога адмовіла. Ды і што казаць, тфу! Крыж на шыю сыну сорам павесіць.

І маці здавалася:

— Надзень, Родзенька, крыжык, надзень, будзь разумны.

— Сказаў — не адзену.



Нудна тут, акурат шэрсцю абрасцеш.

— Вось бог убачыць тваю ўпартасць.

— Пляваў я на бога вшага! Ведаў бы, гэты абраз і выкопваць з зямлі не стаў, я яго б у рэчку кінуў!

— Аксціся! Аксціся, паганец! — зыкнула бабка. — Ціпун табе на язык! Вось яно, Варка, патуранне...

На шчоках маці выступілі ліловыя плямы, шырокі расстаўленыя вочы звузіліся ў шчылінкі, руки падняліся да грудзей, хутка перабралі пальцамі ўсе гузікі на старэнкай кофце.


— Дабром цябе просяць. Ну!.. Маці, дай мне крыж. Я дык надзену на неслуха.

— Не, няхай ён раней перахрысціца. Не, няхай ён у бога прабачэння папросіць. Няхай скажа спачатку: «Даруй, божа, мой грэх».

На сцяне, пад фатаграфіямі ў кардонных рамачках, вісеў стары салдацкі рамень, што застаўся ад бацькі. Маці зняла яго з цвіка, упілася ў Родзьку прыжмураннымі вачыма, застрашваючы, пераклала рамень з рукі ў руку.

— Чуў, што табе старэйшыя кажуць?

Скурчыўшыся, узняўшы плечы, выставіўшы ўперад белабрысія віхры, гледзячы спадылба, як ваўчик, насцярожана бліс-



Аксціся, аксціся, паганец!

каючы вачыма, Родзька ціха-циха падсоўваўся да дэзвярэй, накручваў на палец канец чырвонага гальштука.

— Права... права не маеце.

— Вось я скіну штаны і распішу права...

— Правільна, Варанька, правільна. Бачыш, разумнічак...

— Вось я ў школе скажу ўсё...

— Няхай толькі сунуцца — я настаўнікам тваім вочы ўсе павыдзіраю. Нябось, не іхняя справа... Каму гавораць?!

— Правільна, Варанька, правільна.

Родзька скурчыўся мацней, з няянавісцю страляючы вачыма то ў бабку, то ў маці, ледзь прыкметна рушыў плячом у бок дэзвярэй.

— Скідай боты! Ну, хутка!.. Ни ў якую школу не пушчу. Ну! — Рука маці балюча тузанула за віхры. — Хрысціся, шчанюк!

— Скажу вось усім! Скажу! Ой...
Удар рэмёня прыйшоўся па плячы.
— Скідай боты! Жыва!.. Няма табе школы! Няма табе вуліцы! На замок замкну!
Другі ўдар, трэці... Родзька страшэнна, басам зароў, ірваваўся да дзвярэй, але бабка з нязыклай для яе жавасцю перапыніла дарогу, схапіла за вуха.
— Бач ты, нячысцік. Не, даражэнкі, не, стань вось сюды!
У маці ж быў чырвоны, разгублены твар, на вачах таксама слёзы.
— І за што мне кара такая? Вырас на маю галаву варожонак. Калі толькі я над тобой управу вазьму? Доўга будзеш яшчэ ўпіраца, мучыцель мой!

Родзька ўсхліпваў, уздрыгваў целам, размазваў слёзы рукавом чыстай, адзетай для школы кашулі; яго правася вуха палымнела, здавалася цяжкім, як наліты крывёй петушыны грабенъчык.

— Пакінь яго, Варка, — заязвіла бабка. — Не хоча, як хоча.

А есці не атрымае і ў школу не пойдзе. Сказалі табе, скідай боты!

Родзька маўчаў, працягваючы ўсхліпваць, упёршыся вачыма ў падлогу.

— Дабром жа цябе просяць.. О-о, божак! — у роспачы ўсклікнула маці. — Просяць жа, прося-аць! Ці доўга тырчэць над табой, ідал ты, кáра чортава!

Па-ранейшаму ўпёршыся ў падлогу позіркам, Родзька нясмела падняў руку, дакрануўся трывам пальцамі да ілба, сарнліва і няумела перахрысціся.

— Што сказаць трэба?

— Дар... даруй... бо-жа...

— Толькі тое і праслі!

— Калі лоб хрысціць, у падлогу не глядзяць, — суроша паправіла бабка. — На вось, на святы абраз перахрысціся. Яшчэ раз, яшчэ! Не бойся, рука не адсохне.

Родзька падняў вочы на кут і ўбачыў скрэз слёзы сярдзітыя бялкі, што ўтаропіліся ў яго з цёмнай дошкі.

ПАРАДЫ БАЦЬКАМ

БЕРАГЧЫ ЗРОКІ ПАСТАВУ ДЗЯЦЕЙ

Кожнаму з бацькоў прыемна мець дзяцей з добрым вострым зрокам і правільнай прыгожай паставай, якая так пасуе чалавеку. Чаму ж нярэдка сустракаюцца юнакі і дзяўчата з не-прыважай, згорбленай паставай, з прыжмураным позіркам праз акуляры?

Прычын шмат. Аднак важнейшыя з'яўляюцца няправільная пасадка школьніка ў часе вучэбных заняткаў і дрэнае асвятленне рабочага месца.

На ўроках і за хатнім заданнем школьнік выседжвае звычайна ад 5 да 8 гадзін у дзень. Таму вельмі важна, каб ён карыстаўся зручнай мэбллю. Трэба памятаць, што размеры цела дзіцяці не адпавядаюць размерам цела дарослага чалавека, што мэблі, прызначаная для дарослых, непрыдатна для дзяцей. Правільна сядзець дзіця зможа толькі ў тым выпадку, калі мэблі для яго падабраны на росту. На такой мэблі вучань не будзе заўшне нагінацца або звшваць галаву, кнігі і сышткі, што ляжць на стале, будуць у нармальнай адлегласці ад яго вачэй, а іменна — у 30—35 см.

А што мы наглядаем, калі розніца ў вышыні стала і крэсла больш ці менш нормы? У такім выпадку дзіця або будзе цягнуцца правым плячом уверх, няправільна згінаючы пазваночнік, або пачне гарбаціцца (гледзі русунак). Калі крэсла занадта далёка ад стала або калі дзіця не аперлася на спінку крэсла, то праз некаторы час, стаміўшыся, яно пачне ўсё больш нахіляцца ўперад, пакуль не абапрэцца грудзімі аб край стала. Што пры гэтым атрымаецца? Зусім ясна, што ў дзіцяці няправільна сагнецца пазваночнік, будуць сціснуты грудзі і жывот, скроціцца нармальная адлегласць ад вачэй да паверхні стала, што садзейнічае блізарукасці.

Аб школьнім упрыгожванні на здароўе дзяцей няречнай для іх мэблі настойліва папярэджваў выдатны рускі гі-

гіеніст прафесар Ф. Ф. Эрысмен. «Кожная гадзіна, — пісаў ён, — праведзеная за такім сталом (які не адпавядае росту дзіцяці). — Д. Л.), садзейнічае развіццю блізарукасці, пешашкаджае свабоднаму развіццю ды-

вымушана сядзець у няправільнай, шкоднай для здароўя позе.

Зусім відавочна, што наша пра-мысловасць павінна арганізація масавую вытворчасць спецыяльнай хатній мэблі для школьнікаў. Віцебскі горпромкамбінат і Маладзечанская мэблевая фабрика паспяхова асвоілі вытворчасць столікаў і крэслаў з пад'ёмнымі вежкамі, прыдатных для вучняў рознага росту. Нажаль, далей вырабу пробных узору справа не ідзе.


Што ж рабіць бацькам пры адсутнасці дзіцячай мэблі?

Каб стварыць дзесям наормальныя ўмовы для работы, не трэба падрацаць ножкі сталу і крэслаў, а трэба зрабіць для дзіцяці падстаўку пад ногі і накладкі на сядзенне і на спінку крэсла. Дакладныя памеры мэблі патрэбны для школьнікаў рознага росту. Бацькі могуць атрымаць яе ў кожнай школе.

Праверка хатніх умоў работы вучняў таксама паказала, што многія бацькі не надаюць значэння правільному асвятленню рабочага месца вучня. Толькі ў 70 выпадках з 126 рабочага месца школьнікаў асвятлялася злева, як гэта і патрэбна. У 44 выпадках свято падала на рабочага месца дзяцей спераду, у 5 — справа і ў 7 — ззаду. Лямпы, якімі карысталіся вучні пры штучным асвятленні, часта не мелі абажураў, і электрычнае свято сляпіла вочы дзесям. Вокны, праз якія асвятлялася ўздзень рабочага месца школьніка, нярэдка былі заўшне заценены кветкамі або фіранкамі.

Уважлівия, клапатлівия адносіны бацькоў да хатнай мэблі і асветленасці рабочага месца школьніка зацвердзіцца дзяцей ад парушэння паставы і блізарукасці. Вельмі сур'ёзная мерай папярэджання гэтых хвароб з'яўляецца таксама фізічная загартоўка дзяцей і сістэматычны ўдзел іх у пасільнай фізічнай працы.

Д. ЛЯШЧЫНСКІ,
кандыдат педагогічных навук.




Пастава цела дзіцяці, якое сядзіць за высокім столом.

хальных органаў, садзейнічае скрыўленню пазваночнага слупа, адным словам — дзейнічае разбуральна на дзічяче цела».

У якіх жа ўмовах займаюцца дома нашы школьнікі?

З дапамогай настаўнікаў 54 і 49 сярэдніх школ г. Мінска мы праверылі 126 кватэр вучняў I—VII класаў. Выявілася, што са 126 сталоў і такай же колькасці крэслаў, якімі карысталіся вучні, не адпавядалі росту дзяцей усе 126 сталоў і 122 крэслы! Пераважная большасць вучняў, рыхтуючы ўрокі, не магла карыстацца спінкамі крэслаў з-за празмерна вялікай глыбіні сядзення або адсутнасці спінак (частка дзяцей сядзела на табурэтках) і была

1 КОМПЛЕКС



1

ГІМНАСТИКА ДЛЯ ШКОЛЬНІКАЎ

«Закалайся!
Если хочешь быть
здоров!»


Каго з нас не бадзёрыць, чыт настрой не ўзнімае гэтая спартыўная песенька!

А як загартоўвача? З чаго пачынаец? Для гэтага зусім не абавязкова быць чэмпіёнам свету ці нават самым сярднім спартсменам...


Дужых і па-сапраўднаму загартаваных людзей шмат і сярод неспартсменаў. З чаго ж яны пачыналі, якога рэжыму трymаліся, каб «забыць пра дактароў»?

А пачыналі яны і цяпер не пакідаюць кожны дзень займаца вельмі карыснай для здароўя фізкультурнай зарадкай.

Як ле трэба рабіць, чытаіце ніжэй.



2



3

15—20 секунд, старайся высо-
ко падымаць калені.

Першае практикаванне.
Стань прама, пяткі разам,
наскі паасобку. На лік 1—2
рукі ўперад, уверх. Удых. На
лік 3—4 рукі ў бакі, уніз.
Выдых. Паўтарай практикаванне 3—4 разы.

Другое практикаванне.
Стань прама, руки ў бакі,
кісці сціснуты ў кулакі. На
лік 1 сагні рукі да плячэй,
на лік 2 рукі разагні. Выконвай практикаванне 6—8 разоў.

Трэцяе практикаванне. Но-
гі разам, руки на поясце. Па-
дымі левую ногу ўперад, ста-
раючыся ёю дакрануцца ад-
начасова далоняў выцягну-
тых рук. Гэты ж рух паўта-
ры зноў, але ўжо правай на-
гой. І так 4—5 разоў.

Чацвёртае практикаванне.
Рукі развяздзі ў бакі, ногі
пастаў на шырыню плячэй.
На лік 1—2 нахіляй тулава
ўлева, рукі за галаву. Удых.
На лік 3—4 выпрастайся.
Удых. Паўтарай гэтае практи-
каванне і ў той і другі бок
4—6 разоў.

Пятае практикаванне. Рукі
на поясце. На лік 1—2—3—4
чатыры прыжкі на месцы.
Потым на гэты ж лік чатыры
крокі на месцы. Выконвай
практикаванне 4—6 разоў.

Шостае практикаванне. На
лік 1—2 рукі ў бакі, уверх.
Удых. На лік 3—4 рукі ў ба-

кі, уніз. Выдых. Прарабі
практикаванне 3—4 разы.

ПРАКТЫКАВАННІ ДЛЯ ПІЯНЕРАЎ 5—6 КЛАСАЎ

Хадзьба на месцы 20—
30 секунд.

Першае практикаванне.
Ногі разам, руки за галаву.
На лік 1—2 рукі ўверх, у
бакі. Удых. На лік 3—4 рукі
за галаву. Выдых. Паўтарай
4—6 разоў.


Другое практикаванне. Но-
гі разам, руки ў бакі. На лік
1—4 чатыры кругі рукамі
ўперад. Потым той жа самы
рух, але ў адваротны бок.
Выконвай 3—4 разы.

Трэцяе практикаванне. Ру-
кі на поясце. На лік 1—2 пры-
сядзь на насках. Выдых. На
лік 3—4 падыміся. Удых.
І так 6—8 разоў.


Чацвёртае практикаванне.
Пастаў ногі на шырыню
плеч. На лік 1—3 зрабі тры
«пружынячыя» нахілы ўпе-
рад, стараючыся дакрануц-
ца падлогі пальцамі рук. Вы-
дых. На лік 4 выпрастайся.
Удых. Паўтарай практикаванне
6—8 разоў.

Пятае практикаванне. Ногі
асобна, рукі на поясце. На лік
1—4 пачынай кругавы рух
тулавам: уперад — выдых, у
бок, назад — удых. Прарабі
гэтае практикаванне па 2—
3 разы ў кожны бок.


2 КОМПЛЕКС




1



2




3



4



5



6

Шостае практикаванне. Ру-
кі дакранаюцца плячэй. На
лік 1—3 павольна падымай
рукі ўверх. Удых. На лік
4 рукі апускат да плячэй.
Выдых. Выконвай практикаванне
6—8 разоў.

Сёмае практикаванне. На
лік 1 прыжком ногі асона.
рукі ў бакі. На лік 2 прыж-
ком ногі разам. Скачы так
15—20 секунд.

Восьмае практикаванне. На
лік 1—2 рукі павольна
падымай уперад, уверх.
Удых. На лік 3—4 рукі раз-
водзь у бакі, уніз. Выдых.
Паўтарай практикаванне
3—4 разы.

ПРАКТЫКАВАННІ ДЛЯ ПІЯНЕРАЎ 3—4 КЛАСАЎ

Пачынай зарадку з хадзь-
бы на месцы на працягу

Пачынаючы з навучальнага го-
да, у 57-й школе-інтэрнаце
г. Мінска ранішняя зарадка
вучняў праводзіцца на ад-
крытым паветры. Зараз сярод
вучняў інтэрната рэзка снараці-
лася колькасць прастудных за-
хворванняў. У кожным класе
для правядзення зарадкі выдзе-
лен вучан.

На здымку: вучань 4-га класа
Віктар Зазноў праводзіць ра-
нішнюю зарадку,



21

Станіслаў ШУШКЕВІЧ

Верабейка

Верабейка ўесь дрыжыць:
— Як тут жыць? Як пражыць?
Набліжаецца зіма,
А валёначак няма.
Чык-чырык! Чык-чырык!
Я ад холаду адвык!
Слаба грэе мой пушок
І азяб я, і прамок.
Вечер, холад і дажджы...
Як тут жыць? Як пражыць?
Чык-чырык! Чык-чырык!
Чуем мы тужлівы крык.



Гыля, гыля, гусачкі

Падняліся гусі у палёт,
Падаюць на рэчку, а там лёд.
Ім у ногі холадна: — Га, га, га!..
Пачынаюць коўзацца і кульгаць.
— Гыля, гыля, гусачкі, у свой кут,
Лапы памарозіце вы вось тут!..
Гусі супыніліся і стаяць.
Колькі іх? Палічым... Ажно пяць!
Пяць чамусьці ножак? Толькі пяць.
Трэба яшчэ гэтулькі. Не відаць.
Дзе ж, куды схавалася ў кожнага нага?
Гэй вы, белапёрыя! Гыля! Га!..
Хтось у рукі пляснуў з усіх сіл.
Дзесяць цяпер ножак, як і крыл...



Верачка

1. Не тое паліто

Купіла маці чатырохгадовай Верачцы новае прыгожае паліто. Замест таго, каб абрадавацца абноўцы, Верачка надзьмулася.

— Чаму ты не купіла мне такое, як у цёткі Глаши? — нездаволена сказала яна.

— Навошта ж табе такое? — здзівілася маці. — Яно ж вялікае.

— А я таксама хачу быць вялікай, як цётка Глаша, — растлумачыла дачушка.



2. Хутчэй абедаць!

Прачнулася Верачка раніцай, працерла кулачкамі вочки і ўспомніла, што бацька абыцаў сёння купіць ёй новую ляльку. Паглядзела кругом, а бацькі дома няма.

— Мама, а калі тата дамоў прыйдзе?

— Пасля абеду! — адказала маці.

— Тады, мамка, давай хутчэй абедаць будзем, — борздзенька ўсха-
пілася з пасцелі Верачка.



3. Кіслы выгляд

Аднойчы бацька вярнуўся з работы і адразу заўважыў, што яго Верачка ў дрэнным настроі.

— Чаму ў цябе сёння такі кіслы выгляд? Галоўка баліць ці што?! — запытаў ён у дачушкі.

— Не! Гэта мne мама сёння кіслы агурок давала, — паведаміла Верачка.

Міхась ЗАЛЕСКІ



З записак акушэра-гінеколага

Мал. А. Зегера

Калі б сцены майго ўрачэбнага кабінета маглі гаварыць, колькі сумных гісторый расказалі б яны! Гэтая сцены былі сведкамі горкіх скаргаў, няўцешных рыданняў жанчын, якія прасілі вылечыць іх ад вынікаў аборту.

Перада мною маладая бляявая жанчына. Блакітныя вочы з ледзь падфарбаванымі вейкамі поўны слёз, шокі гараша. Хвалючыся і саромячыся, яна расказвае аб сабе.

Вышла замуж Ірына М. у 22 гады. Яна вучылася ў мастицкім тэхнікуме, а муж — у будаўнічым інстытуце. Яны ка-халі адзін аднаго, былі маладыя, здаровыя, поўныя сіл. Здавалася б, усё абыцала шчаслівую будучыню. Але атрымалася інакш.

Надыходзіла першая цяжарнасць. «Дзіця! Але як жа вучоба? Будзе ж вельмі цяжка, — думала Ірына. — Гадоў мне ня-шмат, яшчэ паспеецца...»

І вось тайком, не параўшыся ні з урачом, ні з роднымі, Ірына спыніла сваю цяжарнасць. Даведаўшыся аб гэтым, бацькі Ірыны западозрыйлі, што яна пайшла на аперацию пад на-цікам мужа, пачалі дакараць яго ў эгаізме, у абыякавасці да здароўя жонкі. Пачаліся сямейныя спрэчкі. Паступова сталі пагаршацца і адносіны паміж мужам і жонкай. Муж стаў раўнівы, падазроны.

— Паколькі не захацела ад мяне дзіцяці, значыць, не ка-хаеш, — гаварыў ён.


Пацягнулася бязрадасныя, змрочныя дні. Сямейнае жыццё рабілася ўсё больш цяжкім, усё больш нясцерпным. Разрыў быў неміучы.

Праз год Ірына зноў вышла замуж. Другі шлюб аказаўся ўдалым. Для поўнага шчасця не хапала толькі аднаго — дзі-цяці, абы ім вельмі марылі Ірына і яе муж.

Але неўзабаве стала ясна, што мары гэтай не суджана збыцца: пасля аборту Ірына не магла больш мець дзяцей, і ўсе прынятые меры лячэння былі марныя.

Адважыўшыся на аборт, Ірына не ўяўляла сабе ўсёй сур'ёз-насці гэтай аперациі. Трэба памятаць, што нават добры спе-цыяліст бярэцца за яе з наялёгкім сэрцам: ён ве-дае, што заўсёды магчы-мы непрадбачаныя ўскладненні.

Галоўная цяжкасць аперациі заключаецца ў тым, што ўрач робіць яе ўсялякую, грунтуючыся пераважна на ўласным вопыце і пачуцці доты-ку. Каб дастаць плоднае яйка, неабходна рас-крыць шыечны канал маткі металічнымі рас-ширальнікамі. Пры гэ-тым можа здарыцца пракол маткі, асабліва ў жанчын, якія зацяжкарылі ўпершыню. Плоднае яй-ка выбіраюць, выскра-баючы поласць маткі



спецыяльной лыжачкай — кюрэт-кай. У гэты момант аперациі не выключана небяспека ранення маткі, праколу яе сценак. Лыжачка, якая пранікла наскрозь, можа пашкодзіць кішечнік, мачавы пузыр і іншыя органы. Асабліва па-гражае гэта жанчынам, якія шмат разоў рабілі аборты, бо сценкі маткі ў іх падатлівыя раненю.

Штучнае спыненне цяжарнасці небяспечна і па іншай, не менш грунтоўнай прычине. Справа ў тым, што з першых жа дзён ця-жарнасці ў арганізме жанчыны пачынаецца велізарная перабудо-ва. Яна закранае цэнтральную нервовую сістэму, органы ды-хання, кровавазароту, дзейнасць залоз унутранай сакрэцыі, си-стему кроватварэння. Асабліва істотныя змены адбываюцца ў палавых органах — матцы і яеч-ніках. Аборт — раптоўнае гвал-тоўнае ўмяшанне, рэзкі штуршок звонку — парушае ўсю плаўную гармохію гэтай перабудовы, на-носячы вялікую шкоду жаночаму арганізму.

Аперация штучнага спынення цяжарнасці нярэдка нясе з сабой розныя ўскладненні і ў першую чаргу — бясплоддзе.

Бясплодная... Якім болем гучыць гэтае слова ў жаночым сэрцы! І зусім зразумела, бо ні работа, нават самая цікавая, ні адданасць мужу, ні клопаты аб уласным выглядзе не запоў-няць тужлівай пустэчы, не заменяць шчасця быць маці...

Вось чаму няўцешна плача ў маім кабінэце Ірына. Міне ба-люча глядзець на яе і крыўдна, па-чалавечаму крыўдна за жыццё, скалечанае так неразумна і так непапраўна. Спалоха-лася цяжкасцей — папросту струсіла — і сама сябе асудзіла на цяжкія пакуты.

Ірыне М. зараз 28 год. Другая мая пацьентка, Ніна С. — яшчэ маладзей. Ёй усяго 25 год. Але які немалады ў яе твар, якая нездаровая паўната ў фігуры і цяжар у рухах.

Усё тая ж гісторыя... Неўзабаве пасля замуства Ніна зэця-жарыла. І яна, і яе муж пабаяліся клопатай і турбот, звяза-ных з нараджэннем дзіцяці. Урач-гінеколаг, да якога звярну-лася Ніна, пры аглядзе пераканаўся, што ў яе недаразвітыя ўнутраныя палавыя органы. У сувязі з гэтым менструація з'явілася ў яе позна — у 18 год і праходзіла вельмі нязначна (трэба сказаць, што ў жанчын наогул органы і сістэмы часта дасягаюць поўнага свайго развіцця толькі пасля першых ро-даў).

— Толькі захаванне цяжарнасці дапаможа вам вылечыцца ад недаразвіцця палавых органаў, — сказаў Ніне ўрач. — Аборт жа пры такой хібе, як у вас, асабліва шкодны і па-цияне за сабой розныя ўскладненні.

Але Ніна палічыла за лепшае занядбаць парады ўрача, і цяжарнасць была спынена.

Спачатку здавалася, што аперация прайшла зусім добра. Аднак ужо праз 2 месяцы выявіліся яе вынікі — спыніліся менструації, Ніна пачала значна паўнеть. Нездаровая паўната шкодна адбівалася на сэрцы. Усё выразней адчувала Ніна па-лохачыя прыкметы заўчастай старасці.

На прыём яна прышла праз 3 гады пасля пагібелльнага аборту. Уесь гэты час маладая жанчына ўпартая лячылася — гарманальнімі прэпаратамі, фізіятрапеўтычнымі метадамі, два разы была на курорце ў Еўпаторыі — прымала гразі. Але ні адзін з гэтых сродкаў не дапамог. Ніна старалася не пады-ходзіць да люстэрка — азы твар, патух погляд, грузным, не-паваротлівым стала цела...

Няўжо гэта тая тоненкая быстрывакая дзяўчына, якою толькі 3 гады назад выходитыла яна з дзвярэй інстытута, поў-ная радасных надзеяў, планаў, жаданняў? Бо ўсё здзейнілася: поспехі ў рабоце, добры, закаханы муж, цудоўная кватэра... Але ніколі не загучыць у ёй дзіцячы голас, не прабягнуць па калідоры жававыя ножкі. На 25 годзе адышла маладосць, бяз-літасна насоўваеца заўчастай старасць, а ўперадзе ў Ніны доўгія гады раскайння за страшэнную памылку, якая зрабіла яе інвалідам.

Назаўсёды страціла здароўе і 33-гадовая Вольга К., якая стала частай наведальніцай майго кабінета з таго далёкага вечара, калі мяне тэрмінова выклікалі да яе на дом. Я ўбачыў

светлую, прасторную кватэрку, дзе яўна адчуваўся поўны дастатак у сям'і, кучаравую дзяўчынку год чатырох, якая прымасцілася са сваім лялькамі ля пасцелі маці.

— Прабачце, доктар, што вас дарэмна патурбавалі, — сказала мне хворая, — мой муж такі панікёр! Нічога сур'ёзнага ў мяне німа і тэмпература невялікая. Хутчэй за ўсё, гэта звычайны грып.

У выніку агляду выявілася, што Вольга толькі што перанесла аборт.

— Аперацыя прайшла зусім нармальна, і маё недамаганне зусім з ёю не звязана, — запэўнівала яна. — Гэта ж было ўжо 9 дзён назад.

Мне прышлося паведаміць Вользе, што ў выніку абORTУ ў яе пачалося сур'ёзнае захворванне — запаленне прыдаткаў маткі.

— Што штурхнула вас на гэтую аперацыю? — спытаў я ў хворай. — Як быццам, у вас былі ўсе ўмовы, каб мець другое дзіця. Магчыма, муж быў супроща?

— Якое там! — усклікнула Вольга. — Ён душы не чуе ў дачушцы і надта хацеў сына, казаў, што чым больш дзяцей, тым лягчэй іх выхоўваць.

Выявілася, што Вольга працуе ў адным з вялікіх канструктарскіх бюро, вельмі захоплена сваёй справай. Яна баялася, што нараджэнне дзіцяці адарве яе ад любімай работы, хоць разам з ёю жыла яе маці, якая з радасцю дапамагла б дачце выгадаваць унука.

Адмахнуўшыся ад просьбаў мужа і перасцярог маці, Вольга падпольна зрабіла аборт. І вось што з гэтага атрымалася...

З'явілася няспынныя ныночныя болі ўнізе жывата, асабліва няцерпныя пры хадзьбе і пасля самага нязначнага фізічнага напружання. Хуткая стамляльнасць, рэзкае панікэнне праца-здольнасці, частыя абвастрэнні захворвання, нарэшце, натуральны вынік запаленчага працэсу — бясплоднасць — хутка пераканалі Вольгу, што добры зыход абORTУ быў толькі ўжоны.

Больш месяца праляжала Вольга ў гінекалагічным стацыянары, доўга наведвала поліклініку, дзе практиковаліся розныя фізічныя метады лячэння, ездзіла на курорт, але ўсё гэта прыносіла толькі часовую палёгку. Нягледзячы на актыўнае лячэнне, вярнуць Вользе здароўе пакуль не ўдалося.

— З-за хваробы я зусім закінула работу, — горка скардзіца яна. — А ўсё ж было зроблена дзеля таго, каб праца-ваць! Як недарэчна, бязглазда ўсё атрымалася...

Калі нават аперацыя, праведзеная спрятаваным урачом, у бальнічных умовах дае часам розныя ўскладненні, то няцяжка сабе ўяўвіць, як небяспечна для жанчыны рабіць падпольны аборт. Ён праводзіцца ў хатніх умовах, спехам, упратай, часам нават асобай, якая не мае медыцынскай адукцыі, не знаёма з хірургічнай тэхнікай і самымі элементарнымі санітарнымі нормамі. Нярэдка такога роду «спецыяліст» не ўмее закончыць аперацыю, плоднае яйка часткова разбураецца, але не выбіраецца з маткі цалкам. Гэта з'яўляецца адной з прычын далейшых вялікіх матачных кровавіцэнняў, не звязаных з менструацыямі.

Часткі плоднага яйка, што засталіся ў матцы, — дасканалае пажыўнае асяроддзе для мікробаў, якія пры падпольным

Гэта важна ведаць



Смажаная рыба бывае асабліва смачнай, калі пе-рад смажаннем яе патрымаць у малаці, а потым выкачаць у муцэ і смажыць у кіпячым алеі. Каб тлушч не распырскаўся, накрыйце патэльню перавернутым друшляком.


Каб пры смажанні рыба не разваливалася на кавалкі, пасаліце яе і патрымайце так 10—15 хвілін, пакуль соль не ўбярэцца.

Каб не было моцнага паху пры смажанні рыбы, у алеі кладуць адну бульбі-

ну, ачышчаную і нарэзаную скрылочкамі.

Сасіскі лопаюцца ў вары. Яны будуть смачней, калі іх сагрэць на пары або крыху падсмажыць.

Каб мяса не прыгарэла і не стала сухім, пастаўце ў духоўку невялікую пасуду з вадой. Пара ад вады зберажэ мяса ад прыгарання і высыхання.



аборце заносіца звонку. У выніку развіваецца запаленчы працэс. Жанчына пачынае адчуваць моцныя болі ўнізе жывата, у пахах, у паясніцы. Пашучаецца цыклічнасць менструацый, яны становяцца балючымі, больш працяглымі і моцнымі, што ўрэшце выклікае малакроўе. Запаленчы працэс у палавых органах, у залежнасці ад характару занесенай інфекцыі, можа прывесці да агульнага заражэння крыўі, а часам і да смерці.

На адным з маіх дзяждурстваў у бальніцу даставілі маладую жанчыну. На насілках пагодвалася закінутая ў непрытомнасці галава, сінябледным быў твар з закусанымі баскруйнымі губамі, бяссільна паміклі пальцы вісімай рукі. Побач, прыпаўшы да насілак, плакала старая маці.

— Доктар, ратуйце яе, дзеля бога, — кінулася яна да мяне, — маладая ж зусім. Муж такі добры, сынку 5 год...

Маці расказала, што хворая была на трэцім месяцы цяжарнасці і вырашила зрабіць аборт. І маці, і муж прасілі яе пакінуць дзіця, але дарэмна. Яна працягвала настойваць на сваім, звярталася да сябровак, да знаёмых у пошуках магчымасці спыніць цяжарнасць.

— А сёняння раніцай! — са слязымі расказвала маці, — кудысьці пайшла ненадоўга, вярнулася назад — гляджу, бледная, як смерць, ледзь ідзе. «Мама, — гаворыць, — трасе мяне і вельмі галава баліць». — Пытаю: «Дзе была?» — Маўчыць. Потым призналася: мыльны раствор ёй у матку ўялялі. Увачары змерылі тэмпературу — 40 градусаў. Тут ужо яна і прытомнасць страціла.

Пры аглядзе ў хворай была ўстаноўлена цяжкая інтаксікацыя (атручванне) са з'явамі септычнага выкідышу. Тэрмінова быўлі прыняты ўсе заходы, але выратаваць маладое жыццё не удалося. Раніцай, не прыходзячы ў прытомнасць, хворая памерла.

Хіба можна маўчыць, калі ведаеш аб такіх рэчах! Мне, урачу, які аддаў ахове мацярынства і дзяцінства сваё жыццё, у імя прафесіянальнага авбязкі, у імя чалавечнасці горача захацелася сказаць жанчынам: бойцеся абORTУ! Часцей звяртайцесь ў жаночую кансультацию. Калі цяжарнасць непажадана, урач навучыць вас засцерагчыся, каб не давялося рабіць аперацыю. Парайцесь з гінеколагам, перш чым адважыцца на аборт, а не пасля яго, калі ні ўпрашванні, ні слёзы, ні шчырае жаданне ўрача дапамагчы часта не ў сілах вярнуць жанчыне здольнасць стаць маці, стражанае здароўе, а можа быць і жыццё.

I. M. ЛЯНДРЭС,
кандыдат медыцынскіх навук.

Часопіс «Здоров’е»



Бульбу лепш варыць у лупінах, у ёй больш захоўваецца вітамін, чым пры гатаванні яе ў ачышчаным і нарэзаным выглядзе. У варанай бульбе наогул больш вітамін, чым у смажанай. Хоць смажаная бульба і смачней, але цяжкай ператраўляецца. Вельмі смачная і пажыўная бульба, спечаная ў гарачым попеле або ў духоўцы.

Бульбянае пюре багацей калорыямі, чым страва з нарэзанай бульбай.

Бульбянае пюре не разбухае халодным малаком, ад гэтага пюре набывае

непрыгожы шэры колер. Перш чым разбавіць пюре, сагрэйце малако да кіпення.

Пры чыстцы бульбы трэба зразаць вельмі тонкі слой, таму што пад лупінамі яе знаходзіцца солі і бялкі. Ачышчаную бульбу трymаць у халоднай вадзе, дадаўшы ў яе 1—2 лыжкі воцату.

Бульбу вараць на ўмераным агні, каб крухмал разбухае раўнамерна. Калі бульбу вараць на моцнім агні, яна зверху разварваецца і лопаецца, а ўнутры застаецца сырой.

Апушчаная ў салёную ваду, свежая яйкі падаюць на дно, а нясвежыя ўсплываюць на паверхню.

Як вывесці тлушчавыя плямы

Чытачка А. Машкоўская з. Мазыра пытае,
як вывесці з адзення плямы ад тлушчу. Адказ-
ваем на пытанне.

Плямы на бялізне і адзен-
ні бываюць ад тлушчу, чар-
ніла, харчовых прадуктаў,
смалы, масляной фарбы і
інш.

Гэтая плямы на бялізне
пры звычайнім мыщі або
зусім не знікаюць або зні-
каюць часткова. У такім ра-
зе іх чысціць спецыяльны-
мі саставамі і змываюць
звычайнім спосабам. Плямы
на верхнім адзені, якое
нельга памыць, таксама вы-
водзяць простымі, даступны-
мі сродкамі. Аднак нельга
забываць, што імі трэба ка-
рыстацца правільна, інакш
можна пашкодзіць тканіну,
сапсаваць яе афарбоўку.

Сродак, які бярэцца для
чысткі, трэба абавязково па-
прабаваць на маленькомі ка-
валачку гэтай тканіны або
на мала прыкметнымі для
вока месцы. Калі афарбоўка
вырабу не зменіцца, можна
лічыць, што сродак выбра-
ны правільна.

Падбіраючы сродак для
вывядзення плям, трэба спа-
чатку ўстанавіць, ад чаго
плямы ўтварыліся. Калі
плямы невядомага паход-
жання, ужываюць самы
просты сродак — цёплы
мыльны раствор. У гэтым
растворы мочаць зубную
шчотку або шматок і праці-
раюць загадзя ачышчанае ад
пылу месца з плямай. Пасля
прамываюць яго чыстай вад-
ой, высушваюць і прасу-
юць. Часта такім спосабам
удаецца вывесці плямы ад
клеевых фарбаў, засохлай
гразі, мыла, пылу, вады, цу-
керак, цукру і г. д. Калі ж
плямы пры такой чысціце
не знікаюць, бяруць больш
дзеісны сродак. Аднак перш,
чым ім карыстацца, старан-
на чысціць тканіну шчоткай
ад пылу, каб потым не
атрымаліся расцёкі («арэ-
лы»), пад пляму знізу аба-
вязково падкладваюць до-
шчачку, абцягнутую ў не-
калькі столак чыстым белым
шматком, або тампон з ваты
ці марлі. Калі ў вырабе ёсьць
падкладка, яе трэба падпра-
роць, а дошчачку або там-
пон уставіць паміж падклад-
кай і тканінай.

Плямы ад тлушчу вы-


водзяць раствалярнікамі —
бензінам, бензолам, шкіп-
нарам. З імі, як і з серным
эфірам, трэба акуратна абы-
ходзіцца, берагчы ад агню,
абавязково захоўваць праві-
лы пажарнай бяспекі. Пры
чыстцы раствалярнік паві-
нен знаходзіцца ў невялікім
пузырку, які шчытна за-
крываецца коркам, а чыс-
ціць трэба ў добра праветра-
ным памяшканні і не паліць
пры гэтым агню, бо нават
ад полымя запалкі пара рас-
ствалярніка можа ўспых-
нуць.

Для чысткі тлушчавых
плям у якасці раствалярні-
ка звычайна бяруць чисты
авіяцыйны бензін або вадкі
састаў — плямавывадзі-
цель, які ёсьць у продажу.
Ен уяўляе сабой сумесь рас-
ствалярнікаў розных відаў.

Свежая тлушчавая пля-
мы перад чысткай рэкамен-
дуецца адпраставаць не вель-
мі нагрэтым прасам праз
2—3 столкі прамакаткі, пад-
клаўши яе і пад пляму; пры
гэтым у паперу ўбіраецца
большая частка тлушчу. Пасля
забруджанае месца
канчаткова ачышчанае бен-
зінам або плямавывадзі-
целем. Такім жа спосабам
можна выводзіць плямы ад
воску і стэрарыну, з той раз-
ніцай, што пасля прасавання
пляму праціраюць дэнату-
раваным спіртам.

Часта пры няумелай
чысціце пасля высыхання
раствалярніка каля выве-
дзенай плямы з'яўляецца
«арэол». У такіх выпадках
яго таксама трэба працерці
бензінам. Каб не было
«арэолаў», пляму трэба чыс-
ціць ад яе краёў да сярэдзі-
ны. Пасля змочвання бензі-
нам накрыць складзенай у
столкі прамакаткай і пры-
ціснуць цёплым прасам.
Пляма не будзе расцякацца
пры растварапленні тлушчу.

Каб вывесці старыя тлушчавыя
плямы, рэкамендуецца зрабіць
бензінавае мыло,
растварыўшы 1—2 г бяс-
колернага мыла ў 10 г бен-
зіну. Пляму спачатку нацер-
ці бензінавым мылом, а пасля
бензінам звычайнім спосабам.



Красворд «Літаратура і музика»

Складаў Яўген МАНДРЫК

На гарызанталі: 3. Украінскі народны танец. 4. Сцісла
выказаная думка. 8. Адзін з відаў эпічнай літаратуры.
12. Від мастацтва. 13. Аўтар паэмы «Зоя». 14. Нарвежскі
кампазітар. 15. Персанаж з рамана Ляонава «Нашэсце».
16. Раман І. Эрэнбурга. 22. Класік армянскай літаратуры.
23. Ансамбль спевакоў. 24. Апавяданне А. Чэхава. 27. Ін-
струментальны твор. 30. Паэма А. Куляшова. 31. Ударны
музычны інструмент. 32. Польскі танец. 33. Невялікае
апавяданне. 35. Узорны пісьменнік. 36. Мужчынскі голас.
38. Чэшскі навеліст. 39. Венгерскі пісьменнік. 43. Раман
А. Талстога. 44. Нотнае пісьмо. 45. Раман казахскага
пісьменніка Ауэзава. 48. Струнны музычны інструмент.
49. Рускі дзіцячы паэт. 50. Злучэнне націскных і нена-
ціскных складоў у вершы. 53. Паўтарэнне аднолькавых
галосных гукаў. 54. Дзеючая асона.

На вертыкалі: 1. Від ліра-эпічнай паэзіі. 2. Твор, у якім
высмейваюцца заганныя з'явы жыцця. 5. Народны паэт-
песеннік. 6. Герой паэмы П. Труса «Астрожнік». 7. Персанаж
з паэмы Я. Коласа «Сымон-музыка». 8. Французскі
пісьменнік. 9. П'еса з адной дзеючай асонай. 10. Паэма
М. Танка. 11. Чылійскі паэт. 17. Трохскладовая стапа.
18. Дзеючая асона ў рамане І. Тургенева «Бацькі і дзеці».
19. Рускі кампазітар. 20. Аднолькавы пачатак вершаваных
радкоў або строф. 21. Персанаж з аповесці Я. Коласа «Дрыгва». 22. Старожытная назва барабана.
25. Адзін з відаў народнай літаратуры. 26. Герой п'есы
М. Горкага «На дне». 28. Нізкі мужчынскі голас. 29. Ня-
мецкі кампазітар XIX в. 34. Тлумачэнне. 37. Твор сумнага
характару. 40. Зборнік твораў Т. Шаўчэнкі. 41. Беларус-
кая паэтэса. 42. Сугучнасць. 46. Эпіграма. 47. Музычны
твор для голасу. 51. Вершаваны размер. 52. Уступ да лі-
таратурнага твора.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камегія: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Г. Л. ДАЗОРЦАВА,
Т. Т. ДЗМІТРЫЕВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 01207

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Падпісана да друку 10/I-59 г.

Адрес рэдакцыі: Мінск, праспект імя Сталіна, 103. Тэлефон 3-17-51.

Друкарня імя Сталіна. Мінск. Цана 1 р. 80 к. Дадатак — выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.
Тыраж 115 000 экз. Зак. 688.

3678

